



«ПАХАВАНЫ
ЯК ГЕРОЙ»

Стар. 7.

«БЕЛАРУСКІЯ
ЯЎРЭІ Ў ЗША»

Стар. 6—7.

КСЁНДЗ Уладыслаў
ЗАВАЛЬНЮК —
З БЕЛАРУСКІМ
СЛОВАМ ДА БОГА

Стар. 4—5.

ВАНДРОЎКА
З ІГАРАМ ГАТАЛЬСКІМ

Стар. 4.



ШАГАЛЎСКІЯ ДНІ

Стар. 2.

Уладзімір
ЛІПСКІ
«МАМА»

Стар. 8.



АГУЛЬНАЯ БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

РАСПАЎСЮДЖВАЕЦЦА Ў 48 КРАІНАХ

Голас Радзімы

29 ліпеня 1999 года

Цана 20 000 рублёў

№ 29—30

Штотыднёвая газета для суайчыннікаў за межамі Беларусі

Выдаецца з 1955 г.

НА МЯЖЫ СТАГОДДЗЯЎ



Ірына КУЗНЯЦОВА:

«ПАЧАТАК ПАЧАТКАЎ — ХРАМ ВА ЎЛАСНАЙ ДУШЫ»

ІРЫНА КУЗНЯЦОВА — ЧЛЕН САЮЗА МАСТАКОЎ БЕЛАРУСІ, РЭФЕРЭНТ ПАРАБОЦЕ З ДЗЕЦЬМІ І МОЛАДДЗЮ. АЎТАР ТРОХ КНІЖАК ВЕРШАЎ І КАЗАК. АБ'ЁМНА-ПРАСТАРАВЫЯ КАМПАЗІЦЫІ СА ШКЛА І МЕТАЛУ ІРЫНЫ КУЗНЯЦОВАЙ УПРЫГОЖВАЮЦЬ ІНТЭР'ЕРЫ МУЗЕЯЎ, ТЭАТРАЎ МІНСКА. ЗА ЎДЗЕЛ ВА УСЕСАЮЗНАЙ ВЫСТАВЕ-КОНКУРСЕ НА ПРАЕКТ ХРАМА-ПОМНІКА ДА 1000-ГОДДЗЯ ХРЫСЦІЯНСТВА НА РУСІ ЎЗНАГОРДЖАНА ГАНАРОВАЙ ГРАМАТАЙ СВЯШЦЭННАГА СІНОДА. З 1995 ГОДА ЗАЙМАЕЦЦА ПРАЕКТАМ "МІЖНАРОДНЫ ДЗІЦЯЧЫ ПЛЕНЭР". СЁННЯ ЯНА НАША ГОСЦЯ.


ДВА гады назад маскоўскія журналісты зрабілі навуковую паездку да невядомых плямёнаў Новай Гвінеі. Там аказалася адна каменная сякера на некалькі плямёнаў. І гэта ў 1997 годзе! Зразумела ж, што час — адзінка ўмоўная. Ён у кожнага свой — наколькі развіта наша свядомасць, наколькі мы гатовы да новага часу — вось у такім часе мы і жывём. У якім часе жыве сёння Японія? Там дзеці адрозніваюць у адным коперы да 200 адцэнняў. Там, калі нехта зможа прыдумаць што-небудзь новае для дзяцей, адкідаваюцца самыя важныя справы і аплачваюцца менавіта гэтыя праграмы. Японцы ўцягнулі ў конкурсы і выставы ўвесь свет. Выдаюць кнігі, паштоўкі, маркі, буклеты, плакаты з малюнкамі дзяцей, там мноства праграм і мноства людзей, якія займаюцца гэтай праблемай.

Ці наблізіць пачатак XXI стагоддзя Беларусь да іх XXI стагоддзя? Пяць гадоў назад я стала аўтарам праекта "Дзіцячы міжнародны пленэр". Канцэпцыя ўсіх пленэраў у трыадзінстве — пераемнасць пакаленняў, дзеці як міратворцы і культура Беларусі — частка культуры сусветнай. Прывітаюцца пленэры творцам, якія ўнеслі вялікі ўклад у сусветную культуру. Першы быў прысвечаны Марку Шагалу, другі — Антуану Экзюперы, трэці — Алене і Мікалаю Рэрыхам, чацвёрты — Мікалоюсу Чурленісу, пяты, сёлетні, прысвечаны Казіміру Малевічу. Якая сувязь паміж імі? Усе яны былі прысвечаны неардынарным асобам, якім даводзілася змагацца за сваё бачанне свету, сваю філасофію. Ці прынясе XXI стагоддзе разуменне талента?! Хацелася б. Іган

Себасцьян Бах быў прызнаны толькі праз 200 гадоў. Цяпер у гэта цяжка паверыць.

Кожны крок, які я раблю ў гэтым напрамку, унізаны калючкамі. Яны раняць не ногі — сэрца. Скажаць, што ніхто не дапамагае праводзіць праграмы для дзяцей і моладзі, я не магу. Але хіба можна зламаць мысленне бюракрата толькі тым, што час назавецца XXI стагоддзем? Вось ужо 50 гадоў (гэта ж паўстагоддзя!), як узнікла ідэя стварыць музей дзіцячага выяўленчага мастацтва. Ніхто не супраць — нібыта ўсе, ад каго гэта залежыць, таксама падтрымліваюць ідэю, а музея да гэтага часу няма! Дзеці вырастаюць,

(Заканчэнне на 2-й стар.).



Фота Мікалая ПЯТРОВА, БелТА

Вядомаму і любімаму ўсімі мінчанамі фантаву "Хлопчык з лебедзем", што ў цэнтральным скверы, споўнілася 125 гадоў.


ВЫСТАВА

У выставачнай зале Даўгаўпілскага музея адкрылася выстава габеленаў і баціка беларускіх майстроў з Віцебска Таццяны і Юрыя Рудэнкаў.

З гэтай падзеяй мастакоў павіншавалі генеральны консул Беларусі ў Даўгаўпілсе Васіль Марковіч, супрацоўнік аддзела культуры Даўгаўпілскага гарадской думы Мервалдзіс Бродаўс, сябры "Уздыму" Таццяна Бучэль і Станіслаў Валодзька.

Крэда выставы Рудэнкаў вызначаюць так: "Ласкава глянуць у вочы прыродзе". Выстава Таццяны і Юрыя Рудэнкаў праходзілі ў розных краінах свету. І вось — Латвія, Даўгаўпілс, горад-пабрацім Віцебска. Вялася гаворка аб тым, што гэтая іх выстава, магчыма, будзе адкрыта і ў Рызе.

ЭНЕРГЕТЫКА



Фота Сяргея ХАЛАДЗІЛІНА, БелТА

Першую геліяўстаноўку, здольную награвіць ваду да 70 градусаў, выкарыстоўваючы пры гэтым энергію сонца, устанавілі ў Буда-Кашалёўскім раёне работнікі райаграпрамэнерга. Па разліках спецыялістаў, яна павінна працаваць з красавіка па верасень, даючы пры гэтым значную эканомію электрычнай энергіі.

НА ЗДЫМКУ: мантаж першай у раёне геліяўстаноўкі на даху малочнатаварнай фермы саўгаса "Чырвонакастрычніцкі".

НАПЯРЭДАДНІ

Мінская мэблевая фабрыка рыхтуе новыя ўзоры мэблі і пакажа іх на выставе "Мэбля-2000", якая пройдзе ў Мінску 26—30 кастрычніка гэтага года. Цяпер прадпрыемства выпускае наборы мяккай мэблі для камінных і гасціных пакояў, аднаспальня і двухспальня ложка, дзіцячыя канапы, матрацы і іншую прадукцыю. Па даных спецыялістаў фабрыкі, штомесячны аб'ём вытворчасці складае на прадпрыемстве 180 мільярдаў беларускіх рублёў, што на 15 працэнтаў перавышае паказчыкі мінулага года. Абсталяванне фабрыкі выкарыстоўваецца поўнаасцю.

Спецыялісты фабрыкі паведамілі, што ў планы прадпрыем-

ства ўваходзіць пастаяннае расшырэнне асартыменту выпускаемай прадукцыі. Цяпер у вытворчасці знаходзіцца каля 30 набораў мэблі (супраць 10 у 1997 годзе). Абсталяванне прадпрыемства дазваляе лёгка перабудаваць вытворчасць пад новыя ўзоры прадукцыі. Камплектуючыя і дэталі, неабходныя для вытворчасці, фабрыка закупляе ў беларускіх прадпрыемстваў. Асноўныя рынкі збыту мэблі — Беларусь, Расія і Казахстан.

Даведка: Мінская мэблевая фабрыка была створана ў 1922 годзе. Сёння на прадпрыемстве працуе 720 чалавек. Пры фабрыцы адкрыты магазін.


ШАГАЛАЎСКІЯ ДНІ



У Віцебску прайшлі IX Міжнародныя Шагалаўскія дні. У дзень нараджэння мастака 6 ліпеня ў музеі Марка Шагала адбылося адкрыццё выставы "Марк Шагал і яўрэйская культура", на якой упершыню былі прадстаўлены 96 работ — ілюстрацый да "Мёртвых душ" М. Гогаля. Гэта падарунак Віцебску ўнучак вялікага мастака, а таксама шэраг літаграфій, падараных гораду куратарам музея Марка Шагала ў Еўропе Гюнтэрам

Камацкі (Швейцарыя), доктарам Генрыхам Мандэлем (Германія).
НА ЗДЫМКАХ: унучка мастака Мерэт Маер ГРАБЕР і куратар музея Марка Шагала ў Еўропе Гюнтэр КАМАЦКІ; адна з рэпрадукцый — афорт М. Шагала да твора "Мёртвыя душы" М. Гогаля; на выставе "Марк Шагал і яўрэйская культура".

Фота
Аляксандра ХІТРОВА,
БелТА.



КОНСУЛЬСКІ ПУНКТ

Консульскі пункт на дзяржаўным прадпрыемстве "Нацыянальны аэрапорт Мінск" будзе ў бліжэйшы час поўнацю ўкамплектаваны штатнымі работнікамі, паведамілі ў Міністэрстве замежных спраў Беларусі. Спецыялісты МЗС адзначылі, што ў адпаведнасці з пастановай Савета Міністраў Беларусі ад 29 сакавіка гэтага года № 431 "Аб размяшчэнні і адкрыцці на дзяржаўным прадпрыемстве "Нацыянальны аэрапорт Мінск" консульскага пункта" колькасць яго работнікаў будзе павялічана.

У консульскім пункце афармляюцца візы ў асноўным для грамадзян тых дзяржаў, у якіх адсутнічаюць беларускія консульскія ўстановы. Падставай для выдачы дзелавых віз з'яўляецца прад'яўленне арыгінала запрашэння беларускай юрыдычнай асобы (незалежна ад формы ўласнасці). Запрашэнне афармляецца на фірменным бланку з указаннем рэзвізітаў суб'екта гаспадарання, які запрашае, рэгістрацыйнага нумара. На бланку ставіцца пячаць юрыдычнай асобы і подпіс кіраўніка. У запрашэнні ўказваюцца пашпартныя даныя асобы, якую запрашаюць, канкрэтная, акрамя візиту, мэта паездкі, а таксама абавязальнасць асобы захоўваць правілы знаходжання на тэрыторыі Беларусі. Гасцявыя візы выдаюцца на падставе арыгінала запрашэння, аформленага ва ўстаноўленым парадку праз пашпартна-візавыя ўстановы. Консульскі пункт выдае турыстычныя візы на падставе заяўкі турыстычнай арганізацыі, што мае ліцэнзію на ажыццяўленне міжнароднай турыстычнай дзейнасці, і ваўчара ўстаноўленага ўзору. Транзітныя візы выдаюцца на падставе прадстаўлення візы краіны, у якую прад'яўнік едзе праз тэрыторыю Беларусі. Калі для візиту ў краіну следавання візы не патрабуюцца, то транзітная віза выдаецца на падставе іншых документаў (напрыклад, білетаў), што пацвярджаюць следаванне прад'яўніка ў гэтую краіну.

НА МЯЖЫ СТАГОДДЗЯЎ

Ірына КУЗНЯЦОВА:

«ПАЧАТАК ПАЧАТКАЎ — ХРАМ ВА ЎЛАСНАЙ ДУШЫ»

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

тоны малюнкаў выкідаюцца на сметнік, таму што іх няма дзеля чаго захоўваць. Так і застаецца невядомым, пра што нам хочучы сказаць нашы дзеці, як мяняюцца яны з году ў год, што бачаць вакол. Сяргей Каткоў, які выхаваў цэлую плеяду мастакоў, памёр, так і не ажыццявіўшы гэтую ідэю. А як цудоўна было б, калі б музей усё-такі рэалізаваўся матэрыяльна — як цэнтр культуры для моладзі. Там не трэба студый (толькі навуковая праца), павінна дзейнічаць пастаянная экспазіцыя і выставы работ дзяцей з усёй Беларусі, якія змяняліся б па тэмах. І асноўным фундам музея сталі б тыя работы, якія захоўвае цяпер дачка Сяргея Пятровіча — Святлана, сама ўжо вядомы мастак. Такі музей мог бы з гонарам насіць імя Каткова — самага вядомага мастака-педагога, першага, хто сур'ёзна паставіўся да творчых фантазій дзіцяці. Можна толькі пажадаць, каб гэтая ідэя ажыццявілася ў XXI стагоддзі.

І ўсё ж цяпер, калі я працую ў Беларускім саюзе мастакоў рэфэрэнтам па рабоце з дзецьмі і моладдзю, думаю, што мне крышку ўдаецца наблізіць час. Па-

першае, пасляхова прайшла мінулагодняя асенняя маладзёжная выстава-конкурс "Час, прастора, асоба", дзе разам з традыцыйнымі відамі мастацтва былі прадстаўлены новыя: інсталяцыі, перфармансы, бодзі-арт. Выступілі паэты-авангардысты, авангардныя музычныя групы. Сёння ва ўсім свеце існуе тэндэнцыя збліжэння ўсіх відаў мастацтва і з'яўлення мастацтва, якое адлюстроўвае актуальныя праблемы жыцця ва ўсіх сферах. Гэта барацьба са СНІдам, з наркаманіяй, экалогія, правы чалавека, абарона дзяцей. Гэта прагрэсіўная плынь. Нядаўна Беларускі саюз мастакоў правёў міжнародны семінар сучаснага мастацтва, каб выявіць асноўныя тэндэнцыі яго развіцця, адкрыць новыя імёны, даць магчымасць мастакам з розных краін падзяліцца назапашаным вопытам, пазнаёміцца адзін з адным. Не ўсе краіны адгукнуліся на наша запрашэнне, але галоўнае — пачаць.

У нас таленавітая моладзь — у яе ўсё атрымаецца, вось толькі ці будзем мы далучаны да гэтага? Для многіх XXI стагоддзе асацыіруецца з няўпэненасцю ў будучыні сваіх дзяцей і надзеяй проста выжыць. Я не выключэнне. Але ад гэтага творчых ідэй менш не становіцца. Іншае пытанне, што

разумееш: рэалізаваць усё, што задумаў, не ўдасца.

Можна быць лягчэй жыць таму, хто не прымае ўсё блізка да сэрца, ідзе ўжо пратапанай дарогай. Я так не магу. Для мяне словы мастак і наватар ідэнтычныя. Інакш творчасць проста пераходзіць у рамяство.

МНЕ б не хацелася ўсё пачынаць спачатку, пакінуць у мінулым пражытае, я шмат зрабіла ў творчасці. Была адной з першых у Беларусі, хто пачаў працаваць у літым шкле для архітэктуры, захапілася фармальным жывалісам. Удалося выдаць свае кніжкі вершаў і казак. Так, мне ёсць што пакінуць пасля сябе. І ўсё ж сваёй галоўнай, этапнай працай лічу ўдзел ва Усеаюзным конкурсе на храм-помнік да 1000-годдзя хрысціянства на Русі. Канцэпцыя была створана на падставе Бібліі. Хаця да гэтага я, як і многія з нас, Біблію ўвогуле не чытала. Але шмат ездзіла па манастырах, размаўляла з веруючымі, свяшчэннікамі, вучонымі — і навучылася бачыць і разумець сімвалы Бібліі. Няхай гэты Храм не пабудаваны, але мне ўдалося стварыць Храм у сваёй душы, і я зусім паноўна пачала глядзець на свет, на людзей. Знаёмства з вучэннем Рэрыхаў дапоўніла мае веды, і я зразумела, якія мы ўсе невукі.

Рэвалюцыі зрабілі галоўнае — аднялі ў нас Бога, астатняе мы самі страцілі. І цяпер па кропельках знаходзім яго ў сваёй душы. Вось гэтае невуцтва я з радасцю пакідаю ў мінулым стагоддзі, а з сабой у XXI бяру Веру, Надзею, Любоў, без якіх немагчыма ніякая творчасць.

БЕЛАРУСЬ СЁННЯ: ПРАМЫСЛОВАСЦЬ

СТЫМУЛ — КАНКУРЭНЦЫЯ

Гутарка з дырэктарам Гродзенскага механічнага завода
Генадзем ГАРБАЦЭВІЧАМ

— Генадзь Мікалаевіч! Паўтара года назад механічны завод быў у крызіснай сітуацыі. Праца ж у бягучым годзе паказвае, што прадпрыемства перавышае паказчыкі аб'ёму вытворчасці нават у параўнанні з адносна спрыяльным для эканомікі 1990 годам. Раскажыце, калі ласка, як вам удалося стабілізаваць работу завода.

— Гродзенскі механічны завод стварыўся 15 гадоў назад як рамонтная вытворчасць для хімічнай прамысловасці былога Саветаў Саюза. Яна была арыентавана на адзінкавыя, дробнасерыйныя заказы, якіх у той час было мноства. З развалам жа СССР яго мэтавае фінансаванне спынілася, а адсутнасць заказаў поўнацю паралізавала прадпрыемства. Да пачатку 1998 года завод практычна стаў. Кваліфікаваныя кадры пайшлі ў камерцыйныя структуры, іншыя арганізацыі. Страты склалі 1,5 мільярда рублёў. Патрабаваліся кардынальны змены становішча. Давялося поўнацю памяняць вядучых спецыялістаў, змяніць структуру завода, яго рэжым работы. Мы наладзілі дзейнасць маркетынгавай службы, вызначыліся з заказчыкамі на прадукцыю. Стварылі дадаткова вытворчыя ўчасткі па вырабу сталярных вырабаў для насельніцтва. Для прыцягнення на завод спецыялістаў і іх замацавання павялічылі тарыфную стаўку першага разраду, павысілі зарплату вядучым спецыялістам, усім работнікам часткова аплалі харчаванне ў сталовай.

Выніку доўга чакаць не давялося. Да мая 1998 года вытворчасць ажыла. Марудна, але пачалі расці тэмпы вытворчасці.

Ва ўмовах складанай эканамічнай сітуацыі ў рэспубліцы аб'ём таварнай прадукцыі на заводзе за першы квартал бягучага года павялічыўся ў супастаўных цэнах у пяць разоў да ўзроўню 1998 года. Падкрэслію: гэтага выніку кіраўніцтва завода, канструктары, спецыялісты, рабочыя дабіліся агульнымі намаганнямі. Вызначыўшы праграму выхаду з крызісу, асобую ўвагу звярнулі на асваенне новых відаў прадукцыі. Раней завод займаўся толькі рамонтам. Цяпер жа наменклатура прадукцыі расшырылася ў некалькі разоў. Удзельная вага новай прадукцыі ў аб'ёме выпуску складае 64 працэнты. Толькі на працягу апошняга года на заводзе асвоена серыйная вытворчасць ёмістасцяў для падземнага захоўвання светлых нафтапрадуктаў

аб'ёмам ад 5 да 50 кубаметраў, ізатэрмічныя цыстэрны для перавозкі малака і іншых вадкіх харчовых прадуктаў, апараты для перамешваючым прыстасаваннем для лакафарбавай прамысловасці аб'ёмам ад 1 да 6,3 кубаметра, якія працуюць у выбухованебяспечным асяроддзі.

Заўважу, на гэтую прадукцыю цяпер маецца попыт. А маючы рынак збыту, можна нарошчваць аб'ём вытворчасці. Што ахцёўна і робім. Канструктары распрацавалі і рыхтуюць да асваення ізатэрмічныя прычэпы-цыстэрны аб'ёмам 900 літраў для перавозкі малака, хутказдымнае злучэнне шлангаў да бензавоза, сярэдне-танажны танк-кантэйнер для перавозкі кіслот, звадкаваных газаў і іншыя новыя віды прадукцыі.

— Вырашаючы бягучыя пытанні, кіраўнік заўсёды мае планы на будучыню. Якой яна вам бачыцца ў далейшым развіцці завода?

— На мой погляд, цяпер многае будзе залежаць ад творчага калектыву завода. Яму трэба будзе выканаць вялікі аб'ём працоўнага канструктарска-тэхналагічнага дакументацыі, вырабу доследных узораў і падрыхтоўцы вытворчасці, каб у любы момант задаволіць попыт на рынку патрэбнай прадукцыі. Мы вызначылі: што-квартальна павінен выпускацца новы выраб. Гэта дазволіць канструктарам, спецыялістам пастаянна быць у пошуку, а рабочым мець занятасць, поўную загрузку і добрую зарплату. Сёння яна прыбліжаецца ў сярэднім да 18 мільёнаў рублёў. Я прыхільнік таго, каб у кішні вадзіліся сумленна заробленыя вялікія грошы, гэтага ж жадаю і кожнаму з членаў свайго працоўнага калектыву. А для таго трэба вельмі многа і сур'ёзна працаваць. Пастараемся ў бліжэйшай будучыні больш эфектыўна выкарыстоўваць вытворчыя плошчы, якіх у нас пад дахам каля дваццаці тысяч квадратных метраў. Патрэбна загрузка. Кожны метр павінен даваць addчу. Але каб цвёрда стаць на ногі, заводу неабходна і надалей фінансавая падтрымка канцэрна "Белнафтахім". Як дырэктар завода гарантую, што кожны рубель будзе адпрацаваны. Сёння немагчыма будаваць перспектыву без сувязі з навукай. Без яе нам не выжыць. А гэта зноў жа грошы. Патрэбна і пастаянная падтрымка ўлады. Таму што, ствараючы новае, — міжвольна рызыкаваць.

"Марская лілея" — такую назву атрымаў кантэйнеравоз, пабудаваны для Галандыі на Рэчыцкім суднарамонтным-суднабудаўнічым заводзе.



Фота Сяргея ХАЛАДЗІЛІНА,
БелТА.

СПОРТ



У алімпійскім спартыўным лагера "Стайкі" прайшоў летні чэмпіят Рэспублікі Беларусь па лёгкай атлетыцы. У гэтых спаборніцтвах прынялі ўдзел наймацнейшыя легкаатлеты нашай краіны.

НА ЗДЫМКАХ: пераможца міжнародных турніраў у Польшчы і Нарвегіі, скакуха ў вышыню, майстар спорту міжнароднага класа па скачках у вышыню Таццяна ШЭУЧЫК. Яна рыхтуецца да чэмпіянату свету ў Іспаніі; пераможца ў трайным скачку сярод жанчын, майстар спорту міжнароднага класа Жанна ГУРЭВА (Брэсцкая вобласць); пераможца спаборніцтваў у кіданні молата сярод мужчын, майстар спорту міжнароднага класа Канстанцін АСТАПКОВІЧ; заслужаны майстар спорту, чэмпіёнка свету, сярэбраны прызёр Алімпійскіх гульняў у кіданні кап'я Наталля ШЫКАЛЕНКА з дачкой Аняй; наймацнейшы кідальнік дыска нашай краіны, чэмпіён Еўропы, сярэбраны прызёр Алімпійскіх гульняў у Атланце Уладзімір ДУБРОЎШЧЫК.

Фота Генадзя СЯМЁНАВА. БелТА.



МІНСК, ЗАХАРАВА 28. ДОМ ДРУЖБЫ

Усё гэта карысна. Але ж вельмі ўжо любяць многія замежныя госці неафіцыйныя, нефармальныя абставіны. Некаторыя амерыканцы, відавочна, і будуць на гэтым свае адносіны з прадстаўнікамі іншых краін. У той год кіраўнік "Сіла ў дружбе" Рычард Фолк прыехаў да нас ужо чацвёрты раз. Ён зноў пачаў запрашаць мяне прыехаць да іх. Рыхтавалася да паездкі група ў складзе семнаццаці чалавек. Адчуўшы, што адмаўляцца ад паездкі ў ЗША на гэты раз нельга, Рычарду Фолку былі выказаны прапановы: згадзіцца на прыезд у складзе дэлегацыі тых людзей, якія змогуць выканаць канцэртную праграму, забяспечыць для гэтага канцэртныя залы, запрасіць у іх людзей, каб яны не былі пустымі. Па-трэцяе, прыцягнуць увагу да нашых чарнобыльскіх праблем, па крайняй меры, арганізаваць на гэтую тэму выставу.

— Ніякіх умоў, — сказаў ён. — Вы проста будзеце нашымі гасцамі, амаль кожны вечар праведзеце ў сем'ях сяброў.

— На гэты раз мне цяжка знайсці час для адпачынку.

— Шкада, але ніякіх удакладненняў я больш чуць не хачу.

Дамоўленасці не атрымалася. Праз некалькі дзён амерыканская дэлегацыя была запрошана ў калгас "Новае жыццё" Нясвіжскага раёна. У клубе вёскі Аношкі наладзілі цудоўны вечар. Усім было прыемна. Гаварылі добрыя словы, удаўся канцэрт самадзейных мясцовых



У час знаходжання ў ЗША.

дабрачыннай дзейнасці, а мо і місіянерства.

Асобнай старонкай узаемазвязей грамадскасці Беларусі і ЗША можна лічыць сяброўства з калектывам настаўнікаў і вучняў школы Рамапо, акругі Спрынг Вэлі. Дзякаваць за гэта трэба, у першую чаргу, настаўніку школы Дональду Кэрнсу і былой медыцынскай сястры шпітала добрых самарыяцян Пэт дэ Франчэска, дочкі якой Элізабэт і Габрыэла вучыліся ў гэтай школе. Кэрнс — настаўнік гісторыі, і ў свой час ён вырашыў вывучаць гісторыю Расіі, а затым і Беларусі, прыезджаючы да

зубе прагляд відафільмаў аб сустрэчах на беларускай зямлі, абмяркоўвае новыя праграмы супрацоўніцтва.

Стасункі Беларускага таварыства дружбы з грамадскасцю Францыі пачалі ладзіцца дзесяці гадоў таму, калі ўпершыню адбыліся Дні Беларусі ў Ронскім дэпартаменце. Як вынік той акцыі збліжэння народаў — гарады Ліон, Воз-ан-Влен, Вілербан, Венісьё, Лімож, Клермон-Феран усталі партнёрскія адносіны з Мінскам, Оршай, Магілёвам, Жодзінам, Гроднам, Гомелем. Паступова

Арсен ВАНІЦКІ

АДЦЕННІ ЖЫЦЦЯ

Урыўкі з главы «У імя будучага»

артыстаў, наладжаны быў нават конкурс лепшых выканаўцаў, што называецца, з двух бакоў. Затым госці былі запрошаны на сяброўскую вячэру. Старшыня калгаса Міхаіл Саленік, які, дарэчы, пабываў да гэтага ў ЗША і адчуваў характары гасцей, чамусьці запытаў, дзе лепш павячэраць.

— Канешне ж, разам з усімі, — адказаў я і ўдакладніў: — А якія яшчэ могуць быць прапановы?

— А можа ў мяне дома ці сродзім у лазню? Там у сталойцы ўсё будзе добра і без нас.

Урэшце было вырашана прапанаваць яго варыянт Рычарду Фолку. Той згадзіўся на лазню. Аказалася вельмі дарэчы. Калі ён быў ужо на верхнім палку і яго ўжо хлястала бярозавым венікам, паміж оханнем і аханнем пачулася пытанне: "Якія ты там, Арсень, ставіў умовы перад наведаннем Амерыкі?"

Напомніў першае пажаданне.

— О'кей, — раздаўся узнёслы воклік. Дабавілі пары. — А другая ўмова?

Прышлося прыціснуць некалькі разоў венік і напомяць яму аб ранейшай гаворцы. Як, прынамсі, і на трэцюю прапанову, прагучала традыцыйнае амерыканскае, у даным выпадку, прыемнае на слых "О'кей".

Пасля гэтага ў час паездкі атрымалася так, як належала быць. Сотні жыхароў Вілмара і іншых гарадоў штата змаглі пазнаёміцца не толькі з нашымі людзьмі, але і ўбачыць народнае мастацтва Беларусі, выставу народнай творчасці, экспазіцыю графічных работ народнага мастака Беларусі Васіля Шаранговіча. Абыякавых адносін да ўсяго гэтага багацця не было, і, канешне ж, павага да Беларусі ў некаторай ступені, безумоўна, павысілася. Не забыты былі і чарнобыльскія праблемы. Праграмы дапамогі ахвярам катастрофы ўжо разам з галоўным радыёлагам штата Джонам Камеронам прадоўжыліся. На Беларусь сістэматычна пачалі прыезджаць групы моладзі, якія ставілі перад сабой мэту

нас са сваім класам.

Для Дональда адукацыя — гэта не толькі падручнікі. Ён гаворыць, што палова адукацыі знаходзіцца па-за школай. Прыемна дапамагчы маладым амерыканцам праводзіць такія паглыбленыя ўрокі. Доўжыцца гэтая праграма ўжо больш за дзесяць гадоў. Шчыра дапамагаюць яе здзяйсненню кіраўніцтва, прадстаўнікі народнай асветы, школьнікі Мінска, Нясвіжскага, Шаркаўшчынскага, Шклоўскага раёнаў.


Калектыў мастацкай самадзейнасці школы ўжо ўдзельнічаў у мінскім міжнародным фестывалі "Голас дзяцінства", добра выконвае на беларускай мове нашы народныя песні. Вельмі кранае сэрца, калі гучыць з невялікім акцэнтам песня Юрыя Семянікі "Мая Беларусь". Настаўнік гісторыі Дональд Кэрнс адначасова і выкладае, і працуе на збліжэнне народаў. У акрузе Спрынг Вэлі калектыў школы Рамапо актыўна папулярывае Рэспубліку Беларусь. Пасля вяртання ад нас дэлегацыя ладзіць канферэнцыі для бацькоў, навучэнцаў, аргані-



Беллапрабег Італія — Мінск — Хатынь.

складвалася сістэма ўзаемаадносін, якая спрыяла спрадвечнаму пачуццю блізкасці нашых народаў, глыбокай узаемнай цікавасці да пазнання здабыткаў культуры.

Асаблівымі для нашых адносін сталі апошнія дзесяць гадоў, калі ўсталіваўся грунтоўны ўзаемаадносінны з асацыяцыяй "Французская народная дапамога" дэпартаменту Поўнач-Па-дэ-Кале. Як гаворыць Жан Луі Каленс, генеральны сакратар рэгіянальнай асацыяцыі: "Мы працуем дзеля партнёрства, дзеля ўсталівання паміж людзьмі карысных адзін аднаму адносін".



Удзельнікі Дзён культуры Іспаніі ў Мінску.

Працяг. Пачатак у №№ 25—27.

БАНДРОЎКА З ІГАРАМ ГАТАЛЬСКИМ

СЯДЗІБА НА ЎСКРАІНЕ МІНСКА

Шмат стагоддзяў таму пабудаваная сабе прытулак ля стромкага берага Свіслачы менскі байрын Мілавід. Капі ворагі палілі Мясек, меў ён тут сховішча. Але даведаліся непрыяцелі і пра гэты куток. Ніколі б не знайшлі паганяе тае мясціны, ды веў іх сюды зайздроснік Нежыч. Зайздросціў ён Мілавіду, бо не меў, як той, каня беласнежнага дзіўнай прыгажосці. Нібыта туманамі абмётган, вятрамі выпешчаная, празрыстай вадой напоеная — Лоша. Так звалі тую кабылу. Пасвіслас Лоша на лузе, капі ворагі з Нежычам падбіраліся да жылля Мілавіда. Адчула нядобрае, заржала. Здзіўіўся Мілавід — чаго гэта Лоша хваляецца, капітэмі б'е ды хрыпціць глуха. Ускочыў на каня — і вось ужо каршуном п'яціць Лоша да варожай зграі. Без зброі быў Мілавід. Раптам, капі ворагі сталі абкружаць верхніка, Лоша кінулася на Нежыча і капітэмі вострыя з усяе моцы апусціла на ворага лютага. Вырваўшыся з палону, панеслася яна ад страшнага месца. Шмат гадоў прайшло. На месцы сядзібы Мілавіда стаяць іншыя дамы. А рэчку, некалі безыменную, што ў Свіслач тут уліваецца, назвалі Лошыцай, як прасіў Мілавід. Лошыцай назвалі і сядзібу, якая ўзнікла на гэтым месцы. Яна была ў XIX — пачатку XX стагоддзяў адной з найбольш вядомых сядзіб у менскіх ваколіцах, даволі добра захавалася і цяпер уваходзіць у межы Беларускай сталіцы.



Дом Любанскіх у Лошыцы.

Роля шляхецкіх сядзіб у нашай гісторыі вялікая. У беларускіх дварах, фальварках, засценках нарадзіліся Тадэвуш Касцюка і Кастусь Каліноўскі, Адам Міцкевіч і Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Станіслаў Манюшка і Уладзіслаў Сыракомля, Янка Купала і Францішак Багушэвіч... Свет шляхецкай сядзібы спалучаў у сабе побыт і ўцехі, гаспадарча-прамысловую дзейнасць і заняткі мастацтвам. Зробім невялікае падарожжа па сядзібы Лошыцы.

Хаця легенда адносіць узнікненне сядзібы Лошыца да глыбокай старажытнасці, пісьмовыя звесткі пра Лошыцу з'яўляюцца ў "Літоўскай метрыцы" толькі ў XVI стагоддзі. У XVII—XVIII стагоддзях Лошыца належала князям Друцкім-Горскім. Ад іх перайшла да Прушынскіх, якім належала да канца XIX стагоддзя. Якраз пры Яўстаф'і Прушынскім былі высаджаны ліпавыя ўязныя прысады. Некалькі

старых, амаль 200-гадовых ліп растуць і сёння. Яны памятаюць, як часта ў госці да Яўстаф'я Прушынскага завітаў ягоны сябар Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, "беларускі дудар", заснавальнік новай беларускай літаратуры. Значна радзей па прысадах кашляся брычка, у якой ехаў Станіслаў Манюшка. Вяртаючыся з еўрапейскіх сталіц на радзіму, ён не мог абмінуць на Ігуменскім тракце сядзібу Прушынскага. Пры Прушынскім Лошыца стала культурным гняздом Менска. Тут збіралася дэмакратычная інтэлігенцыя нашага горада: абмяркоўвалі свежыя навіны, ідзі, спявалі песні, разам з сялянамі падзілі народныя святы...

Жалезныя вароты і хатка вартаўніка сустракаюць нас пры ўездзе на тэрыторыю маёнтка. Справа — руіны капітэмі — пахавальні ўладальнікаў Лошыцы. Тут пахавана і пані Ядвіга, жонка Яўстаф'я Любанскага, апошняга (пасля Прушынскага) уладальніка маёнтка Лошыцы. Яна здраджвала свайму мужу, бо моцна кахала менскага губернатара графа Мусіна-Пушкі-

таўрыруюцца. Тут будзе музейная экспазіцыя, прысвечаная шляхецкаму побыту.

Любанскі ператварыў Лошыцу ў квітнеючую гаспадарку, адну з найвядомейшых у Менскай губерні. Былі пабудаваныя бровар (яго будынікі і сёння маюць вялікую каштоўнасць), цагляны вадзяны млын (яго маляўнічыя руіны часта выкарыстоўваюцца альпіністамі для трэніровак), стайні і інш. Поўнілася і калекцыя экзотаў у парку.

Галоўная каштоўнасць усялякага парку — у гарманічным спалучэнні натуральнага, прыроднага (гукі, колеры, пахі, рэльеф) і штучнага, створанага рукой чалавека (сцэжкі, пасадка раслін, пабудовы ў парку). Добра створаны парк натхняе чалавека. То ж нездарма ў Лошыцкім парку часта ўбачыш мастакоў, што маюць цудоўныя пейзажы.

Круты схіл абрыву да Свіслачы надзейна замацаваны ў парку старымі дуплістымі ліпамі. Сцэжка, што ідзе самым грэбнем абрыву, узнімаецца на невялікі пагорак штучнага паходжання. Несумненна, тут стаяла альтанка, адкуль можна было спакойна ўглядацца ў маляўнічыя далейглыды. Сцэжка выводзіць нас на паляну з боку паркавага фасаду сядзібнага дому. Напэўна, на ёй улетку святкавалі Купалле, якое апісаў Дунін-Марцінкевіч у паэме "Купала":


У Лошыцкім сяле гоман, крык,
ахвота,
Як у вуллі пчолы, гудзіць божа людзе,
Аслі не кірмаш там заўтрашнім днём будзе?
А можа, нядзелька настане багата?

Малада грамадка дзераўца глыбока
Пасярод даліні у зямлю ўкапала,
Штобы паўстрэчаці ахвотай Купала!

На гэтай паляне расце адзіны на Беларусі абрысок маньчжурскі. А ў траўні пакрываецца буінымі белымі кветкамі таксама адзіны на Беларусі экзэмпляр магноліі кобус.

Лошыцкая сядзіба — каштоўны помнік гісторыі і культуры. Увайшоўшы ў рысу вялікага горада, яна захавала сваю утульнасць, цішыню і прыгажосць. Яшчэ шмат таямніц хавае іх мінуўшчына.

АСОБА



Айцец Уладзіслаў.

У АДНУ з нядзель 1993 года, а больш дакладна, 11 верасня, многія пачулі па праваднай радыёсетцы Рэспублікі Беларусь мяккі, прыгожы, трохі напеўны голас, якім хтосьці з дзеячаў культуры звяртаўся да Бога. Вось гэта найбольш і здзівіла людзей, бо дзякуючы тым захадам, што дзяржава ажыццяўляла па выкананні прынятага ёю ў студзені 1990 года Закона "Аб мовах у Беларускай ССР", чуць

яго цвёрда пазіцыя аб прымаце Беларускай мовы ў касцёлах Беларусі. Не без цяжкасцей з цягам часу яму ўдалося пераканаць у гэтым і сваіх парафіян. Менавіта пераканаць, а не падзіць нейкі там моўны лакальны рэфэрэндум у межах касцёла. Такую левасавязнальную праблему трэба вырашаць праз яе глыбокае асэнсаванне людзьмі, а не шляхам механічнага апускання паперчы-

ку з вуснаў ксяндза Беларускае слова загучала падчас міжасобасных прыватных кантактаў з блізкімі і дарагімі людзьмі, а затым і пры адпраўленні службы.

Святара, які паставіў сабе за мэту максімальна наблізіць царкоўна-рэлігійную дзейнасць да культурна-моўных традыцый Беларусі, моцна здзівіла негатыўнае стаўленне некаторых вернікаў да такіх моўных эксперыментаў у касцёле. Іншы адразу падаўся назад. Зрабіў жа такое ксяндзу Уладзіславу перашкаджала студэнцкі малар "Анёл". І ўвогуле што праца з моцна цэнтральнае месца асветніцкай дзейнасці вуга на ўсю Беларусь кажа храма. Усе дзяцця і сам удзеле моладзі. Ся і арганізацыя фе музыкі, выстаў дэкаў, вышывак і г. вотай дзеці навед нядзельнай школы спалучаецца з апапам у розных гур самадзейнасці кі даверана людзям пытам, адораным любімым імі жанш, што вельмі важна дзельнай школе і на беларускай мов на нацыянальна-ку дыцыях роднага к магае дзецям ф праўдзінымі патрыё домымі, шчырым духоўнай спадчы пакаленняў.

З БЕЛАРУСКИМ СЛОВАМ ДА БОГА

беларускую мову па радыё і з вуснаў высокіх палітыкаў не было рэдкасцю. А вось каб на беларускай мове гаварылі з Богам, ды гаварылі некалькі па-асобліва цёпла, сардэчна, — гэта не толькі здзіўляла, а нават уражвала. Адразу развясёўся навізаны беларусам польскі каталіцкі касцёл і рускай праваслаўнай царкоўнай міф, што іх мова непрыдатная да здзяйснення такой высакароднай мэты, як служба ў хрысціянскім храме. Асоба жа, што так нечакана для ўсіх прарвалася ў эфір і стала па-беларуску весці малебен, быў ксёндз мінскага касцёла святых Сымона і Алены Уладзіслаў Завальнюк.

Няпростым быў шлях Уладзіслава Завальнюка, украінца па нацыянальнасці, да беларускасці. Не па волі нашых вернікаў каталіцкай канфесіі ў яе храмах традыцыйна панавалі латынь і польская мова. Па гэтай прычыне многія этнічныя беларусы трансфармаваліся ў палякаў, бо спавядалі з імі адну і тую ж веру. Такому памылковаму вызначэнню сваёй нацыянальнасці мо нішто іншае гэтак не спрыяла, як выкарыстанне польскай мовы ў касцёлах нашага краю. Добра пачувае яна яшчэ і сёння ў каталіцкіх храмах, бо ў многіх з іх служыць ксяндзы, што прыбылі да нас з Польшчы. І на пачатку душпастырскай дзейнасці ксяндза Уладзіслава Завальнюка ў Мінску ён не прызнаваў ніякай іншай мовы ў каталіцкіх святыхнях, як толькі польскай. Але ўсё больш глыбокае пранікненне ў сутнасць мінулага і сучаснага Беларусі, частыя сустрэчы ці размовы з яе адукаванымі і нацыянальна-свядомымі коламі пераканвалі, што на гэтай зямлі проста алагічна весці царкоўна-рэлігійную дзейнасць на любой іншай мове, акрамя беларускай. Бо тут толькі яна адна законная ўладарка, а ўсе астатнія — руская, польская, украінская, нягледзячы на сваю блізкасць і роднасць з беларускай, — усё ж не больш, як толькі госці. Такое праўдзівае і аб'ектыўнае разуменне ролі беларускай мовы на сваёй гістарычнай тэрыторыі і падштурхнула айца Уладзіслава да неадкладнага і грунтоўнага авалодвання ёю. Старанная, штодзённая лінгвістычная праца неўзабаве дала добры плён. Спачат-

та ступенню магіста), добрае ад пры не пяром дазваляе на выступаў у дэ сур'ёзнай публіка дадзенай ў 1994 ларускай і польска пра Будслаўскі кас гады падобнага пра дзена супольнага Дзянісамым пра гіс га Чырвонага кас рага знаўцу прабле рэлігійнага жыцця перыяду, ксяндза запрасілі для ўдэ кнігі "Канфесіі на Б шла ў 1998 годзе Уладзімірам Навіц для яе параграфу наступленне на рэ цё" і "Рэлігія ў сучас кім грамадстве".

Ад таго памятнага дня, за выключэннем толькі невялікага перапынку, кожную нядзелю ў 11 гадзін рэспубліканскае радыё трансліруе набажэнства з касцёла святых Сымона і Алены. Спачатку перадача доўжылася адну гадзіну, а праз некаторы час ужо ў два разы меней. І дарма. Капі з такімі аб'ектыўнымі і суб'ектыўнымі цяжкасцямі даводзіцца мець справу з вяртаннем пачаснага месца роднаму слову нашага народа ў яго ўласным доме, штодзённа аднагадзінавыя радыёперадачы беларускамоўнага набажэнства з Чырвонага касцёла былі б вельмі дарэчы. Праваслаўнаму ж духавенству на Беларусі, якое практычна ўсю сваю рэлігійна-асветніцкую прапаганду ў дзяржаўных сродках масавай інфармацыі вядзе толькі на рускай мове, штотыдзень у некалькі разоў больш даецца эфірнага часу, чым асобам каталіцкага кліру.

Многіх не пакінулі вельмі цікавае публікацыя ксяндза ў газеце "Літаратура" — "Родная мо (25 лютага 1999 года) невялічкай вытрымкі ва Божае даступна народа, капі яно гу гэтага народа", м мылькова ўявіць, нныя і прагрэсўны пазіцыі ў аўтара вы артыкула.

Стаўшы шчырым прыхільнікам, актыўным правадніком роднага слова сваіх прыхаджан у каталіцкае набажэнства, айцец Уладзіслаў усяляк клопоціцца пра арганізацыю пры касцёле і іншых мерапрыемстваў, адпаведных духу сучаснага беларускага нацыянальна-культурнага Адраджэння. Тут з 1995 года атабарыўся тэатр аднаго актёра "Зьніч", якім кіруе добра вядомая ў краіне, таленавітая артыстка Галіна Дзвігілева. Яе спектаклі заўсёды збіраюць шырокую аўдыторыю. Пры касцёле рэгулярна ставіць п'есы

Ксёндз Уладзіслаў плённа працуе над ларускамоўнай хра таратуры, богаслу для святароў, "Святыхня Белар Цябе, Госпадзе" спеўнікаў і інш. Ён галоўным рэдактар камоўнага часопіса цё", які пачаў 1995 года.

Карць іхую адг ларускй нацыяна пастырскую дзейна га святара Уладзісла важылі і напелымым ў адраджэнскіх ке ства. Ён не раз абі та там канферэнцы таварыства дружбы сувязі з замежным

СА СТАРОГА КУФРА



КОБРЫНСКАЯ СТРОІ — традыцыйны комплекс беларускага народнага адзення ў Заходнім Палессі. Былавалі ў XIX — пачатку XX стагоддзяў пераважна на тэрыторыі Жабінкаўскага і Кобрынскага раёнаў. Вызначаліся завершанасцю форм, віртуознай распрацоўкай арнаментаў жаночага касцюма. Комплекс летняга жаночага адзення складаўся з кашулі, спадніцы, фартуха. Кашулю шылі з даматканнага лямінага палатна, кроліні з

прамымі плечавымі ўстаўкамі, адкладным або стаячым каўняром, прамым рукавом, які заканчваўся фальбонкай або каўнерцам. Аздаблялі кашулю вышыўкай (процэгам, крывжыкам), радзей узорыстым ткацтвам і маршчэным тканіны. Дробнаўзорысты (геаметрычны або раслінны) чырвона-малінавы арнамент з невялікімі ўкрапінамі чорнага ці цёмна-сіняга збіраўся ў вузкія, аднолькавай шырыні шылькі (нагадаваўць тасёмкі). У блізкім да кашулі кампазіцыйна-арнаментальным вырашэнні афармляўся фартух, пашыты з 2 дэкаратыўна злучаных полак белаў ільнянай тканіны. Адметнасць кобрынскіх строяў у спосабе нашэння фартухоў (апаналі 2 фартухі так, каб асноўны арнамент ніжняга фартуха быў бачны з-пад верхняга). Спадніцы шылі з 4 полак узорыстай тканіны: ільняных — з серабрыста-белаў, вытканай у тэхніцы шматнітовага ткацтва (у крывжы, акенцы, пасі); ваўняных (андаракі) — з чырвонай, запоўненай вузенькімі лініямі-прасноўкамі. Радзей выраблялі андарак з чорнай або цёмна-сіняй тканіны з белымі, зялёнымі, сінімі, фіялетавамі прасноўкамі. Падпяразвалі спадніцу поясам з кутасамі, вытканым у разнаколерныя палосы. Зрэдку надзявалі гарст. Галаўны ўборы — намітка, белаў палатняная хустка, ўпрыгожаная "павай" (пяром або веерам з пер'яў), чапец, вянок. Асаблівую велічнасць і пластычную стройнасць касцюму надавала намітка, абматаная вакол твару і жывапісна задрапіраваная на спіне. Шыйнымі ўпрыгажэннямі былі пацеркі, стужкі, абразкі. Мужчынскае адзенне складалася з кашулі навыпуск, падпяразаннага поясам, белых палатняных нагавіц, галаўнога ўбору — саламянага картуза, аздабленага ўзорыстай тасёмкай па верху і маляўнічай какардай, шапкі (круглай, чубатай). Верхняе адзенне мужчын і жанчын: світа (латушка, з вусам), пашытая з белага або шэрага валенага сукна і аздабленая на грудзях і бакавых клінах стракатымі пшынымі кутасамі і вышыўкай малінавымі, блакітнымі ніткамі воўны; курткі, кажух.

Падрыхтаваў Дзяніс РАМАНЮК.



БЕЛАРУСКАЯ МАРЫЯЛОГІЯ

ХОЛМСКАЯ ІКОНА БОЖАЙ МАЦІ

Сярод духоўных багамольных, лірнічкіх песень асаблівае месца займаюць прысвечаныя менавіта Холмскай іконе Божай Маці.

На землях Чырвонай Русі, Палесся і Падляшша асабліва пачыталася Холмская ікона Прасвятыя Багародзіцы, якая, згодна з царкоўным паданнем, у ліку 70 была напісана евангелістам Лукою.

У час хрышчэння Русі пры князі Уладзіміры ў якасці спадарожніцы грэчаскай царэўны ікона прыбыла на ўсходнеславянскія землі. Яе ўпрыгожвала шата з золата і эмалі візантыйскай работы.

У 1261 годзе ад нашэсця татар на чале з Бурундаем ікона была пашкоджана, святая шата захоплена. Захаваліся дзве язвы на левым плячы Холмскай іконы Багародзіцы (ад шаблі) і на правай руцэ (ад стралы). Багахульнікі былі пакараныя: адны аслеплі, твары іншых былі перакошаны або адвернуты да спіны.

Захавалася прыгожая легенда, што ў часы батыеўскага нашэсця дзве князеўны,

уладарніцы Холма, разам з яго жыхарамі прасілі Божую Маці абараніць горад, вынеслі з храма святую ікону і ўзвялі яе на сцяну вежы. І горад стаў непрыступным для татар. Напалоханыя незразумелым жахам, яны ў паніцы адступілі ад сцен горада.

У 1650 годзе, у час паўстання на Украіне пад кіраўніцтвам Багдана Хмяльніцкага, холмская епархія была вернута праваслаўнаму епіскапу Дзіянцію Балабану. І калі напачатку святая ікона з-за крыўдаў і разбою, якія неслі з сабою казацкія набегі суседнім усходнеславянскім землям, адступілася ад Хмяльніцкага і даравала перамогу польскаму каралю Яну Казіміру, то ў бітве пад Жванцэмам гнеў Божы быў пераменены на міласць, і цудадзейная ікона спрыяла ўжо казацкім войскам.

Менавіта сваім святым Пакровам Багародзіца ўратавала, хаця б на нейкі час, Карону і княства ад дзяржаўнага заняпаду.

Першая ўласна беларуская дэкламацыя Філафея Утчы-

кага, напісаная з нагоды вяртання ў Полацк цудадзейнай іконы Божай Маці "Стіхі краеогласныя, іже в срътеніе чодотворныя іконы Пресвятой Богородицы Полоцкой" вельмі дакладна, праз правобразныя паралелі з подзвігам Юдзіфі і падзеямі Вербнага Тьдніа, адлюстравала ўсеагульнае шанаванне Багародзіцы як абаронцы і ўратавальніцы:

Радуйся, Дево, радуйся, сп'сваем, Гды чодотворный Твой образ стретаем! Радуйся, Богу избранныя Мати, Как приносящая много благодати. На враги наши поб'еда приходишь, От б'еда и скорбе люд Твой освободишь, Который под Твоею милостью прибегаеть И пред образом сь нами упадаеть.

Алена ЯСКЕВІЧ, кандыдат філалагічных навук.



дзейны тэатр трэба сказаць, паддзю займае да ў культурына-асці гэтага слапарусь каталіц-святы правы-актыўным стала традыцы-ствяляю песні і візіячых малюнд. З вялікай ах-ваюць заняці ў Вучоба ў ёй-актыўным удзе-тках мастацкай раўніцтва якімі з багатым во-здольнасціямі ў культуры. І заняці ў ня-уртках вядуцца ве, грунтуюцца льтурных тра-раю, што дапа-армавацца са-тамі, быць свя-і прыхільнікамі старэйшых

азытунага ва назіралася б, душным да на-тры і мовы бе-сам пробашч імона і Алены, зе службу ў ішая асоба, стаўленне лю-ных набыткаў. тэарэтычнай Уладыслава (у аталіцкую мію ў Варшаве

ТАМ ТА

тра і ліцэнцыя-роды валодан-ць яму актыў-руку. Першай цыяй стала вы-годзе на бе-і мовах кніга-цёл. Праз тры ца была выда-Уладзімірам торыю мінска-цёла. Як доб-мы царкоўна-пастываеннага Уладыслава лу ў напісанні "Беларусі" (вэй-). Сумесна з ім ім напісаны і: "Далейшае лігінае жыц-ным беларус-

ла раўнадуш-і змястоўная а Уладыслава ура і мастац-ва ў касцёле" да). Толькі па-цы з яе: "Спо-е для кожнага чыць на мове ожна беспла-кольна моц-я беларускія шэйназванага

слаў шмат і выданнем бе-ісцянскай лі-ужэбных кніг малітоўнікаў сі", "Шукаю катэхізмаў, ка з'яўляецца ам беларус- "Вера і жыц-выходзіць з

дую бе-кай ідэі душ-сць каталіцка-ва даўно заў-чынам ацанілі олах грамад-раўся дэлега-Беларускага і культурнай і краінамі. У

каравіку 1999 года на шостым з'ездзе Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны абраны сябрам яе Рэспубліканскай рады. І ўдзельнікі з'езда не памыліліся ў сваім выбары. Атрымаўшы ад іх такі высокі давер, пробашч касцёла святых Сымона і Алены пайшоў яшчэ на далейшае пашырэнне сферы беларускай мовы ў жыцці гэтага папулярнага не толькі ў Мінску, але і ва ўсёй краіне хрысціянскага храма. Не лішнім будзе заўважыць: калі ў дні ўсенароднай жалобы па ахвярах, што загінулі 30 мая ў пераходзе станцыі метро "Няміга", рэспубліканскае тэлебачанне папрасіла шэраг вядомых грамадскіх і культурных дзеячаў выказаць сваё спачувальнае слова з нагоды гэтай страшэннай трагедыі, толькі пісьменнік Уладзімір Ліпскі і ксёндз Уладыслаў пакарысталіся беларускім словам, ва ўсіх жа астатніх на гэта не хапіла маўленчай практыкі і жадання.

Нельга не радавацца, што ксёндз Уладыслаў не адзінокі сярод каталіцкіх святароў у справе беларусізацыі царкоўна-рэлігійнай дзейнасці гэтай хрысціянскай канфесіі. А яшчэ ж з усім нядаўна апантаная нацыянальнай ідэяй інтэлігенцыя Мінска рабіла спецыяльныя выезды ў Вішнева Валожынскага раёна, каб папрысутнічаць на беларускамоўнай службе мясцовага ксяндза Уладыслава Чарняўскага. Цяпер не існуе падобнай патрэбы, бо з кожным годам такіх шчырых прыхільнікаў беларускага слова становіцца ўсё больш і больш сярод каталіцкага духавенства. Яны нібыта прасякнулі жаданнем змыць з каталіцызму той вялікі грэх, які ляжыць на ім здаўна і па сёння за распаўсюджанне ў беларускім краі чужых, польскіх культурнамоўных традыцый, у выніку чаго частка яго жыхароў адчуралася ад сваёй этнічнай прыналежнасці. Пажадана, каб аналагічнага парадку грэх як мага хутчэй зразумела і праваслаўнае духавенства, бо сваёй русіфікацыяй беларусаў яно прычыніла ім не меншую шкоду, чым каталіцызм паланізацыяй.

Беларускі народ раней і цяпер высока цаніў і цаніць духоўнікаў, якія шануюць яго культуру і мову, дбаюць пра мір і згоду ў грамадстве. Не засталася па-за яго ўвагай і душпастырская, гэтак арганічна інтэграваная ў нацыянальна-духоўнае жыццё краіны дзейнасць айца Уладыслава. У снежні мінулага года яго першага з каталіцкіх святароў Камітэт па ўшанаванні мінскага гарадскога грамадска-асветніцкага клуба "Спадчына" ўзнагародзіў медалём сьвіннага беларускага ксяндза Вінцэнта Гадлеўскага.

Пяцідзесяцігадовы жыццёвы шлях айца Уладыслава, з якога больш чым палова аддадзена служэнню Пану Богу, — гэта вялікае свята не толькі юбіляра. Разам з ім гэты дзень будучы адзначаць усе прыхаджане касцёла святых Сымона і Алены, уся беларуская нацыянальна-самасвядома інтэлігенцыя незалежна ад свайго веравызнання, бо яе сімпатыі заўсёды былі і будуць на баку тых святароў, што вядуць беларусаў да Усявышняга на яго роднай мове. Аўтары даних радкоў глыбока перакананы, што бязмежна ўлюбены ў беларускі край айцец Уладыслаў ніколі не збочыць з добраахвотна абранага ім шляху і да канца свайго жыцця застанецца шчырым прыхільнікам прыродных для гэтай зямлі нацыянальна-культурных традыцый, будзе ўсяляк трываць пазіцыі беларускай мовы ў каталіцкіх храмах, садзейнічаючы гэтым самым росту і аўтарытэту ў народзе. Мы засведчваем глыбокую павагу ксяндзу Уладыславу з нагоды яго пяцідзесяцігадовага юбілею. Жадаем волатаўскага здароўя, шматгадовага плённага святарскага служэння Богу.

Леанід ЛЬЧ, Уладзімір НАВІЦКІ.

ЖЫЦЦЁВЫЯ СЮЖЭТЫ

Там, дзе чалавек жыве, ён шкодзіць прыродзе. Хоча ён гэтага ці не, а ўсё ў рэшце рэшт зводзіцца да гэтага. Асабліва дастаецца лесу. Не пашкадавала цывілізацыя і беларускія лясы. Індустрыялізацыя, хімізацыя, меліярацыя і іншыя прыдумкі, здавалася б, на карысць людзям, а сталі бядой для лясоў. Яны шкодна ўплываюць на іх. Як! На гэтае пытанне шукаюць адказы і практыкі, і вучоныя. Шукае яго і група ў складзе васемнаццаці вучоных, у якой працуе доктар біялагічных навук, член-карэспандэнт Пятроўскай акадэміі навук і мастацтваў, вядучы навуковы супрацоўнік лабараторыі экалагічнай фізіялогіі раслін Цэнтральнага батанічнага саду Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Канстанцін ЧУБАНАЎ.

Канстанцін ЧУБАНАЎ: МОЙ ТАЛІСМАН — БЯРОЗА

— Наша група заключыла з Міністэрствам лясной гаспадаркі дагавор на правядзенне работ. Выконваем іх на пробных плошчах, асноўнае — прыляцкі і Бярэзінскі запаведнікі, лясы каля Мазыра, Мінска, Нароўлі, наш батанічны сад.

Папярэднія вынікі нашай работы абагульняюцца, — гаворыць Канстанцін Дзмітрыевіч. — Мы дамо Мінлягасу рэкамендацыі, як палепшыць вядзенне лясной гаспадаркі ў забруджаных рэгіёнах.

Спецыялісты ў групе, якой кіруе К. Чубанаў, вопытныя. Ды і Канстанцін Дзмітрыевіч на практыцы зведаў, як належаць весці лясную гаспадарку.

Нарадзіўся ён у адным з прыгожых беларускіх гарадоў — Віцебску. Вайна прынесла яму шмат бяды. У 1942-м памерла маці. Дзесяцігадовы хлопчык апынуўся ў Германіі, стаў вязнем фашызму.

Сорак гадоў таму атрымаў дыплом лесатэхнічнага інстытута ў Мінску. Працаваў інжынерам лясной гаспадаркі ў Віцебскім лясгасе, затым на такой жа пасадзе ў Бярэзінскім біясферным запаведніку, намеснікам дырэктара па навуковай рабоце, а з 1971 года — у батанічным садзе. У працы пазнаваў "сакрэты" лесу, раздумаў над яго будучыняй. Жаданне зрабіць для лесу як мага больш прывяло ў навуку.

— Маё любімае дрэва — бяроза, — прызнаўся Канстанцін Дзмітрыевіч. Кандыдацкую дысертацыю прысвяціў ёй, выбраўшы тэму "Вывучэнне форм бяроз барадаўчатай і пушыстай паўночнай часткі Беларусі". Аб'ехаў азэрны край, дасканала вывучыў жыццё гэтага прывабнага дрэва. І пасля пастаянна цікавіўся ім. У Бярэзінскім запаведніку і Гарадо-

кім лясгасе выявіў рэдкае для Беларусі дрэва — карэльскую бярозу, вывучыў яе, апісаў у артыкуле. Цікавіўся іншымі пародамі бяроз, у прыватнасці, буйналістай, ромбалістай. Аднойчы пашанцавала: у адным месцы трапіліся ўсе разнавіднасці дрэва.

У батанічным садзе працягваў займацца навукай, лясам. Стаў доктарам навук, абараніў дысертацыю на тэму: "Экалага-фітацэнэтычны аналіз прыроднага асроддзя ў зонах уплыву буйных прамысловых цэнтраў Беларусі".

Канстанцін Чубанаў аддаў любімаму лесу шмат сіл, нават здароўя. У 1987-м удзельнічаў у ліквідацыі вынікаў чарнобыльскай

аварыі, працаваў у чарнобыльскай зоне.

Стаў Канстанцін Дзмітрыевіч вядомым спецыялістам лясной гаспадаркі, аўтарытэтным вучоным. А ў дзяцінстве марыў быць... мастаком. Са сваёй марай так і не змог расстацца. Малое ўсё жыццё. У асноўным — прыроду. Сотні крыцін, эцюдаў прысвечаны прыродзе. Паглядзіце на яго карціны — вы, несумненна, убачыце ў іх руку ўдумлівага таленавітага чалавека.


Самая знакамітая, бадай, выкананая маслам — "Мазурка Ша-

пэна". На ёй вялікі кампазітар у Парыжы іграе свой твор нашаму земляку Адаму Міцкевічу. Карціна дэманстравалася на выставе ў Плоцку ў Польшчы. Яе купіў Дом-музей Адама Міцкевіча ў Навагрудку.

Ёсць у Канстанціна Дзмітрыевіча яшчэ адно захопленне — ён піша вершы. Яны друкаваліся ў рэспубліканскіх перыядычных выданнях. У іх таксама выказана пачуццё любові да Радзімы, да свайго народа.

Вучоны, мастак, паэт. Чалавек шырокага круглагаду, разнастайных інтарэсаў, Канстанцін Чубанаў жыве верай у шчаслівы лёс Бацькаўшчыны.

Мікалай ДЗЕЛЯНКОЎСКИ.



Руіны замка і Фарны касцёл у Навагрудку.

САЮЗУ КРЫТЫКАЎ ДВА ГАДЫ

Рычард СМОЛЬСКИ — асоба ў краіне вядомая. Доктар мастацтвазнаўства, рэктар Беларускай акадэміі мастацтваў, старшыня Беларускага саюза літаратурна-мастацкіх крытыкаў.

— Рычард Баляслававіч, чым было напоўнена жыццё саюза за два гады яго працы?

— Тымі клопатамі, якія суправаджаюць станаўленне маладой арганізацыі. Мы разгарнулі сваю дзейнасць у адпаведнасці з галоўнымі статутнымі задачамі. А найпершая задача — аналіз бягучага мастацкага працэсу і дапамога ў развіцці не толькі крытычнай мастацкай думкі, а, у прыватнасці, прафесійнага мастацтва. Першы год прайшоў у клопатах па станаўленню новага саюза. У снежні 1997 года наш саюз увайшоў у канфедэрацыю творчых саюзаў Беларусі. Усе саюзы канфедэрацыі ўспрынялі нас станоўча. Уступленне ў канфедэрацыю — аб'ектыўная патрэба часу. Узнікненне нашага саюза не гаворыць пра паслабленне іншых творчых саюзаў. Былі праведзены канферэнцыя і "круглы стол" з удзелам кінематаграфістаў рэспублікі, дзе мы прааналізавалі сучасны кінапрацэс і выдалі зборнік гэтай канферэнцыі. Здзейснілі тое, пра што даўно марылі: навуковую канферэнцыю "Беларуская літаратурна-мастацкая крытыка, праблемы развіцця", правялі канферэнцыю "Праблемы беларускай сцэнаграфіі", па якой збор артыкулаў хутка выйдзе з друку. У мінулым годзе мы ўпершыню выступілі ў якасці аднаго з заснавальнікаў Фестывалю беларускай драматургіі, што прайшоў у Бабруйску, прызёрам якога стала вядомы беларускі драматург Алена Папова. Акрамя таго, мы заснавалі дзесяць прэміяў па пяці намінацыях: у галіне літаратурнай крытыкі, тэатральнай, музычнай, выяўленчага мастацтва і моладзі. З усім нядаўна наш саюз праводзіў "круглы стол" па тэме "Сучасны герой на тэатральнай сцэне".

— Рычард Баляслававіч, які колькасны склад вашага творчага саюза і хто ўваходзіць у яго прэзідыум?

— На пачатку бягучага года саюз налічваў 125 членаў. Зараз гэтая лічба павялічылася. У раду ўваходзіць 38 чалавек, а ў прэзідыум — С. Лаўшук, У. Пракапцоў, В. Нячай, А. Сабалеўскі, В. Жук, Э. Алейнікава, Г. Марчук — вядомыя ў творчых колах асобы.

— На цяперашні час саюз рэгулярна выдае матэрыялы творчых канферэнцый. Як вы плануеце пашыраць вашу выдавецкую дзейнасць?

— Саюзу неабходны свой друкаваны орган — часопіс. Мы плануем выдаваць альманах прыкладна адзін раз на год, які, магчыма, будзе мець назву: "Беларуская крытыка і мастацтвазнаўства". Расійскія крытыкі групуюцца вакол некалькіх тэатральных перыядычных выданняў: "Тэатр", "Тэатральная жизнь", "Экран і сцена". Я спадзяюся, што ў сувязі з інтэграцыйнымі працэсамі паміж Беларуссю і Расіяй крытыкі абедзвюх дзяржаў будуць актыўна супрацоўнічаць.

Гутарыў Аляксей ШАЛАХОЎСКИ.

СЛАВУТЫЯ ЗЕМЛЯКІ

ЦІ ЗЛУЧАЦА Х. СУЦІН І БЕЛАРУСЬ?

Прысутнасць зоркі — магніт, які прыцягвае ўсё лепшае, што ёсць у культуры. Віцебск, вядомы імёнамі Малевіча і Шагала, прыцягвае да сябе мастакоў (плёнэры Шагала), не без прысутнасці сусветна вядомых імёнаў тут нарадзіўся і фестываль — «Славянскі базар»; ад яго адгалінаваліся конкурсы сучаснай класічнай музыкі, тэатра, моды.

Нявіж з сваёй багатай гісторыі здабыў імёны бліскучых кампазітараў Н. Орды, Радзівіла, В. Казловіча, і на іх фоне нарадзіўся фестываль камернай музыкі, які адразу палюбіўся гараджанам. Яго абавязкова наведваюць прадстаўнікі многіх замежных палітстваў, а паслы ўмеюць цаніць сапраўдны каштоўнасці.

Зоркі, нават калі яны запальваліся ў мінулых стагоддзях, гараць і для нашчадкаў. Трэба толькі павярнуць твар да святла, што ідзе ад іх.

Культурологі многіх гарадоў Беларусі сталі разумець, што новы імпульс культурнаму жыццю горада ці раёна можа даць неардынарная, творчая работа вакол вядомай асобы.

Чэрвень. Культурнае «поле» ўзарана ў райцэнтры і аднайменным раёне традыцыйна. Працуюць з дзесятак клубаў і Дамоў культуры, у іх гурткі. Ёсць народны тэатр. У райцэнтры — школа мастацтваў з аддзяленнямі: харэаграфічным, мастацкім, тэатральным, музычным. 30 бібліятэк перажываюць наведвальніцкі бум (людзі збяднелі і сталі актыўна наведваць чытацкія залы і абнаменцы). Усюды развіваюцца мастацкія рамёствы. З праблемамі галоўная — не хапае спецыялістаў. Хоць цяпер раён гатовы прыняць на работу рэжысёра народнага тэатра, харэограф, харавіка.

Трэба аддаць належнае мясцоваму кіраўніцтву: тры працэнты ад бюджэту раёна рэгулярна ідуць на патрэбы культуры. Таму ў раёне няма крайніх сітуацый — клубаў, якія развальваюцца, халодных бібліятэк, музычных школ без інструментаў і г. д.

Але ў аддзеле культуры Чэрвеньскага райвыканкома мараць і складаюць асобныя планы. Датычаць яны «раскруткі» дзвюх зорак. Першая

— Станіслаў Манюшка — вялікі кампазітар, родначальнік нацыянальнай оперы, выхадзец з чэрвеньскага фальварка Убель. Імя — сусветна вядомае. Але на чэрвеньскую зямлю яму яшчэ трэба будзе вярнуцца. Сёлета ў маі споўнілася 180 гадоў з дня яго нараджэння. І на радзіме Манюшкі мноства вялікіх музычных падзей: рэспубліканскі конкурс камерных ансамбляў, канцэрты Дзяржаўнай акадэмічнай капэлы, прэзентацыя новага зборніка нот твораў вялікага земляка. І вось што клопаціць мясцовых арганізатараў культурнай работы: з заканчэннем юбілею гэты музычны цуд не павінен скончыцца. Вялікую музыку трэба «прыручыць» да чэрвеньскай зямлі. Май і Манюшка не павінны разлучацца на Чэрвеньшчыне.

Другая зорка (аказваецца, бывае і так) зусім невядома ў Беларусі, але мае сусветную славу. Гаворка ідзе пра унікальнага мастака, які прадстаўляе сабой духоўнае аблічча XX стагоддзя (так лічыць мастацтвазнаўцы многіх краін), — Хаіма Суціна.

Суцін нарадзіўся ў 1893 годзе ў Смільвічах. Пешшу хадзіў у Мінск да майстра Кругера на заняткі ў мастацкую школу. Затым для працягу вучобы будучы мастак перабраўся ў Вільнюс. У 20 гадоў ён у Парыжы. З 1918 года на парыхі выставах з'яўляўся яго праца. Як пазней пісалі французскія крытыкі, імпрэсіяністам удавалася спыняць у сваіх карцінах імгненні, Суціну — лёс.

Усё, да чаго дакранаўся пэндзаль Суціна, афарбоўвалася трагізмам. Яго называюць родначальнікам дэградацыі ў жывапісе. Яго нацюрморты, пейзажы, партрэты пазбягаюць традыцыйнага любовання прадметамі. Ён адкрыта палемізуе з Рэмбрантам: суцінскія нацюрморты з цэламі забітых птушак і жывёл крычаць пра жорсткую цывілізацыю, створаную чалавекам. Даследчыкі гавораць, што Суцін, як і Шагал у сваім «Белым расп'яці», прадчуваў халакост, грамадзянскія, экалагічныя войны. Суціна сёння называюць то абстрактным імпрэсіяністам, то супэрнатуралістам, то паэтам апакаліпсіса.

Лічаныя работы маэстра свеціцца цяплом і пяшчотай. Магчыма, іх усяго дзве — «Вяртанне са школы» і «Пасля навальніцы». На абедзвюх тыповы беларускі пейзаж. Менавіта пад беларускім небам, на чэрвеньскай зямлі, цяплела яго сэрца.

Два гады назад у Музеі сучаснага мастацтва імя Ж. Пампіду ў Парыжы на персанальнай выставе Х. Суціна пад яго работамі значылася: «Хаім Суцін. Месяца нараджэння Смільвічы. Літва». Суайчыннікі, якія былі на выставе, заўважылі памылку. Арганізатары абяцалі паправіць абазначэнне краіны, у якой нарадзіўся мастак, але памылка паўтараецца зноў і зноў. І на нядаўняй рэтраспектыўнай выставе карцін Суціна ў Нью-Йорку, і ў прыгожым каталогу гэтай выставы ўсё было па-ранейшаму. Суцін і Беларусь не злучыліся.

Хавалі Суціна ў канцы другой сусветнай вайны яго сябры — Пабла Пікасо, Жан Както, Макс Жакоб на Манпарнаскіх могілках і там, на могілках, прадказвалі яму пасмяротную сусветную вядомасць.

У свой час у Беларусі замоўчалася імя Марка Шагала, цяпер гэтая памылка выпраўлена. Але нам яшчэ трэба будзе вярнуць на радзіму, на Чэрвеньшчыну, Хаіма Суціна, адкрыць для суайчыннікаў мастака, які змог вырвацца з нацыянальных межжаў і стаць здабыткам усяго чалавецтва.

У адзеле культуры Чэрвеньскага райвыканкома па крупінках збіраюць усё, што звязана з імем Суціна. Арганізатары парываюць мясцовых культуролагаў вярнуць радзіме вялікае імя заслужоўвае ўсялякіх пахвал. Але сціпых раённых трох працэнтаў на культуру ў гэтай справе яўна не хопіць. Мясцовыя энтузіясты шукаюць мецэнатаў, пераконваюць дзяржаўныя структуры падтрымаць арганізацыйна і фінансава акцыю «Суцін».

Імкненне чэрвеньцаў вярнуць Суціна пад неба радзімы — крок адчайна смелы для нашага цяжкага часу. Але лёгка час не будзе ніколі. Таму вітаем пачатак...

Ірына ГУРЫНОВІЧ.



На Гомельшчыне, у Буда-Кашалёўскім раёне, адбыўся міжнародны пленэр жывапісу, прысвечаны памяці слаўтага земляка, народнага мастака СССР, акадэміка жывапісу Яўсея Маісеенкі. У рабоце пленэра, які праходзіў на малой радзіме мастака — у гарадскім пасёлку Уваравічы, прымалі ўдзел мастакі з Расіі, Украіны і Беларусі. Пасля заканчэння пленэра кожны ўдзельнік паднёс па адной рабоце ў дар музею-галерэі Я. Маісеенкі, што ствараецца ў Буда-Кашалёве.

НА ЗДЫМКАХ: удзельнікі міжнароднага пленэра мастак з Жытоміра Валеры Радзевіч і расіянін Леанід Гоманаў; на зьлюдах.



Фота Сяргея ХАЛАДЗІЛІНА. БелТА.

АДВАРОТНАЯ СУВЯЗЬ

Паважаны Яўген Лецка!

Радзі быў атрымаць ад Вас ліст. Беларускі рух на Галічыне, ад якога і Вы прыклалі сваю добрую руку, патроху замірае. Прычын тут некалькі, але, на мой погляд, галоўная — гэта беларускі тупік у плане нацыянальнага руху. Таму адносіны да беларусаў Галічыны ўладаў Львова, мякка кажучы, пахаладнелі, а прасцей, маўклівая згода — падобная ціхай здрадзе не толькі Украіне, а і ўсёй Еўропе, — такі вердыкт Заходняй Украіны да Беларусі. Гэта ўсё ўскладняецца ўсёагульнай «саўковасцю», нацыянальнай фрыгіднасцю большасці так званых беларусаў. Я зараз не бачу магчымасці

актыўнай беларускай працы, таму займаюся патроху літаратурай, часцей у шэфляду, але дзе што друкую. Запачаткаваў сваю газету «Галіцкая Рунь», у газетах Украіны, у «Беларускім дайджэсце» можа чыталі два артыкулы. Можна было б паказаць Вам і параіцца наконт іншых матэрыялаў. Штось маўчыць наша «Бацькаўшчына». Як яна там? Ці плануецца якая-небудзь сустрэча Радзі ці іншая імпрэза з боку «Бацькаўшчыны»? Чаркніце мне, як будзе магчыма.

З павагаю

Барыс ЦІМОШЧАНКА,
старшыня суполкі «Белая Русь».
Украіна, г. Львоў.

ЗАМЕЖКА

Паводле даных Сусветнага яўрэйскага кангрэса, у 1996 годзе ў ЗША жыло 5 мільёнаў 800 тысяч яўрэяў. Большая частка — ураджэнцы Расійскай імперыі, іх дзеці, унукі і праўнукі. Яўрэйскія пагромы ў Расіі ў канцы XIX — пачатку XX стагоддзяў выклікалі масавае перасяленне яўрэяў у Амерыку. У выніку масавай эміграцыі з 1881 па 1908 год з Расіі толькі ў ЗША выехала звыш паўтара мільёна яўрэяў. За перыяд 1881—1924 гадоў з Расіі і Усходняй Еўропы ў ЗША прыбыло 2,5 мільёна яўрэяў. Дзесяці, а можа і сотні тысяч былі ўраджэнцамі Беларусі.

Асноўнымі крыніцамі данага артыкула сталі архіўныя матэрыялы, энцыклапедычныя выданні, даведнікі, мемуарная літаратура, матэрыялы перыядычнага друку.

● Эмануіл ЮФЕ, акадэмік Міжнароднай акадэміі і вывучэння нацыянальных меншасцей, прафесар, доктар гістарычных навук.

Многія беларускія яўрэі сталі ў Злучаных Штатах Амерыкі вядомымі кампазітарамі, пісьменнікамі, журналістамі, мастакамі, акцёрамі, вучонымі, палітычнымі і прафсаюзнымі дзеячамі.

Бадай, найбольшую вядомасць набыла творчасць магілёўскіх яўрэяў — Мадэста Альтшулера і Ірвінга Берліна.

Віяланчэлістам і дырыжорам з сусветным імем стаў Мадэст (Маісей) Альтшулер (1873—1963). Калі ў 1895 годзе юнак прыехаў у ЗША, у яго ўжо быў дыплом Маскоўскай кансерваторыі. Мадэст Альтшулер быў адным з арганізатараў і ўдзельні-

каў Маскоўскага трыо (разам з піяністам Д. Шорам і скрыпачом Д. Крэінам). Яшчэ жывучы ў Расіі, ён сумесна з Шорам заснаваў у Маскве «Гістарычныя камерныя раницы». У 1903 годзе Мадэст Альтшулер арганізаваў у Нью-Йорку «Рускае сімфанічнае таварыства», у канцэртах якога выступалі Сяргей Рахманінаў, Аляксандр Скрабін, Сяргей Пракоф'еў. Аркестр пад кіраўніцтвам Альтшулера ўпершыню ў ЗША выканаў усе сімфоніі, сімфанічныя паэмы — «Паэма экстазу» (сусветная прэм'ера), «Праметэй» Скрабіна, 2-ю сімфонію Рахманінава. «Рускае сімфанічнае таварыства» праіснава-

БЕЛАРУСКІЯ ЯЎРЭІ Ў ЗША

ла да 1919 года. Мадэст Альтшулер быў аўтарам аркестравых транскрыпцый фартэпіянага трыо П. Чайкоўскага.

Імя таленавітага амерыканскага кампазітара Ірвінга Берліна вядомае сёння кожнаму амерыканскаму школьніку. Яго сапраўднае імя і прозвішча — Ізраіль Бейлін. Ён нарадзіўся 11 мая 1888 года ў Магілёве ў сям'і кантара. У 1893 годзе пяцігадовы Бейлін разам з бацькамі прыехаў у ЗША, дзе жыў у бедным прадмесці Нью-Йорка. Ён скончыў усяго два класы школы і з 13 гадоў пачаў сваю працоўную дзейнасць з продажу газет, але потым выявіў у сабе музычныя здольнасці. З гэтага часу Берлін стаў спяваць у барах, разлічваючы толькі на чаёвыя.

У 19-гадовым узросце Ірвінг Берлін напісаў сваю першую песню «Марыя з сонечнай Італіі», якая зрабіла яго імя папулярным. У 1910 годзе ён упершыню прыняў удзел у стварэнні мюзікала «Уверх і ўніз па Бродвэй».

У жыцці гэтага музыканта было нямала дзіўнага. Хаця з 1909

года ён «штатным» кампазітарам адной музычнай кампаніі, у яго не было спецыяльнай музычнай адукацыі. Але з тое ў Ірвінга Берліна быў багаты дар меладыста, што дазволіла яму ствараць песні, якія доўгія гады карысталіся і карыстаюцца поспехам у слухачоў.

Найбольш папулярныя лірычныя песні Ірвінга Берліна прыйшлі з яго мюзіклаў. «Глядзі на свае сляды» (1914) стаў першым мюзіклам, для якога ён поўнацэнна напісаў партытуру і лірычныя песні. Пра сваю службу ў пяхоце ў гады першай сусветнай вайны Берлін напісаў мюзікл «Гіп-гіп, Япхэнк!»



У 1919 годзе Ірвінг Берлін заснаваў сваю музычную фірму, якая стала выпускаць пласцінкі з запісамі яго музыкі. З 20-х гадоў ён пачаў пісаць музыку да мастацкіх фільмаў. Вялікім поспехам карыстаўся ў краіне мюзікл І. Берліна «Калі тысячы апладзіруюць», створаны ім у 1933 годзе.

Знамянальным у жыцці нашага земляка стаў 1939-ты год. Тады 11 лістапада ўпершыню была выканана натхняючая і патрыятычная песня Ірвінга Берліна «Божа, благаславі Амерыку!». Праз некалькі дзён яе спявала ўся краіна. Песня стала неафіцыйным нацыянальным гімнам ЗША.

Памятным у жыцці І. Берліна быў і 1942 год. Пласцінка «Белае нараджэнне», запісаная ў той час, увайшла ў Кнігу рэкордаў Гінеса як самая тыражуемая ў свеце (100 мільёнаў экзэмпляраў). Менавіта ў 1942 годзе Берлін стварае мюзікл «Вось гэта армія!», за які ў 1945 годзе яго ўзнагародзілі медалём «За заслугі».

УРАЖАННЕ

● Васіль АЎРАМЕНКА.

Спадарства! Беларуская літаратура яшчэ жывая! Бяруся гэта сцвярджаць, пазнаёміўшыся з раманаў Юры Станкевіча "Любіць ноч — права пацуюць". На працягу года, начытаўшыся іншых твораў, думаў, што літаратура кане. Але ж не — пакуль жыве і нават брыкаецца. Хаця аптымізму, сказаць шчыра, і ў Станкевіча няма. І ўсё ж проза яго — жывая, бо — нечаканая і новая, бо — пакідае надзею на працяг, на няпэўную і жалівую, але ж — будучыню.

Па традыцыйных мерках — псіхалагічны дэтэктыў, па зладзённасці тэмы — амаль публіцыстыка, па грамадзянскім рэзанансе — нацыянальна-палітычны маніфест, па вызначэнні самога аўтара — рамана. Рэч неадназначная і прыкметная ў прыцемках сённяшняга жыцця і літаратуры. Яркая па форме і нежартоўнаму напалу страстэй, неадназначная — таму, што нясе вялікі зарад разбуральнай і стваральнай энергіі.

Менавіта так мне бачыцца "Любіць ноч..." з сённяшняга пункту гледжання. Гэта ніякім чынам не гарантуе, што з цягам часу рамана не набудзе іншых адзнак, тым больш, што такія падставы ў яго ёсць.

Як мастацкі опус, ён рэпрэзентуе суб'ектыўны свет аўтара, і свет, трэба сказаць, даволі змрочны. Як публіцыстычны твор, ён не толькі ставіць "дыягназ" нашаму грамадству — глыбокая маральная і сацы-

яльная кома, этнічная перадагонія, — але і прапануе сродак выхаду з яго. Вось гэтым апошнім ён, бадай, і адрозніваецца ад традыцыйнай беларускай літаратуры, якая пасіўна перажывае нацыянальныя крыўды і няўдачы. Аднак для актыўнага дзеяння спачатку трэба вызначыць каардынаты, аддзяліць свайго ад чужога, ворага ад саюзніка. Ужо на гэтым этапе ў аўтара ўзнікаюць праблемы: ворагі (чужынцы-прыхадні) пладзяцца, як пацукі, сярэд сваіх жа ўсё больш здраднікаў, што працу-

то значна складаней, бо далёка не ўсе "чорныя" гандлююць наркатай і гвалцяць нашых дзяўчат, ды і нашыя не так ужо пагадоўна супрацоўнічаюць з прыхаднямі — "пацукімі". Аднак праблема існуе, а дзякуючы мастацкаму таленту аўтара толькі паўстала больш востра і балюча. Хаця існуе яна і ў Літве, і ў Польшчы, і ў Германіі, дзе таксама нямала чужынцаў і "бежанцаў". Але там гэта эканамічная, а не нацыянальна-духоўная драма, бо ні палякам, ні немцам не пагражае пакуль этнічнае знікненне.

І ўсё ж трэба адзначыць, што экстрэмізм не адзіны і, я спадзяюся, не галоўны тэндэнцыя, не магістральны шлях нашага нацыянальнага станаўлення. Ноч, у рэшце рэшт, час не толькі пацуюць, але і закаханых, час не толькі разбурэння, але і падсвядомага выпявання планаў і мэт. Па вялікім рахунку, ноч прымае рашэнні, ранак дэкларуе, а дзень — рэалізуе іх. Любіць радзіму ў самую цёмную і жалівую ноч — справа няпростая. Нягэтай праклясці і адліхнуць. Але ж калі не любіць яе ў

ЛЮБІЦЬ РАДЗІМУ — СПРАВА МАЦНЕЙШЫХ?

юць на карысць праціўніка, а кола патэнцыяльных саюзнікаў катастрафічна звужаецца да аднаго чалавека. У такой сітуацыі застаецца адзіна магчымае выйсце — дакладна разлічыць кропкі ўдар па самым слабым месцы ворага.

Удар у галоўнага героя атрымаўся ўдалы, раптоўны і хуткі, ён дасягнуў свае мэты. Аднак галоўнай праблемай не вырашыў: ворагі засталіся, памяншыўшы толькі дыслакацыю і стаўшы больш асцярожнымі. Сам жа ўчынак галоўнага героя набыў, бадай, сімвалічны характар, прадэманстраваўшы зрух з "мёртвага кропкі", магчымаць актыўнага супрацьдзеяння злу ў амаль бязьваходнай сітуацыі. У рэальным жыцці варункі складаюцца, калі і не горш,

У іх сітуацыя кантралюецца прававымі і палітычнымі сродкамі, адсочваецца кампетэнтнымі дзяржаўнымі ўстановамі. У нас жа ўладамі ігнаруецца і сама праблема этнічна-культурнай агрэсіі з Усходу, і існаванне масавай незаконнай іміграцыі, а тым больш — правы карэннага беларускага насельніцтва. На фоне татальнага збяднення і бяспраўя народа гэта спарджае добрыя ўмовы для пошуку "вінаватых". Сёння, можна сказаць, нарастае падспуднае сацыяльнае чаканне экстрэмізму, і таму герой Ю. Станкевіча ў значнай меры запатрабаваны грамадствам. Рамана стаў раптоўнай і даўно жаданай з'яваю, бо мастацтва выказаў агульны настрой і тэндэнцыю часу.

ганьбе і змроку, то яна не дацягне і да раніцы.

Любіць радзіму ў любы час, хоць яна (любоў) заўсёды без адказу. І для яе не абавязкова знішчаць "пацуюць", іх можна прывучаць ці, прынамсі, вымушаць жыць па нашых правілах. Галоўная праблема не ў сіне нашай нянавісці, а ў слабасці нашай любові. Калі зменімся мы самі (беларусы, палякі, яўрэі, рускія, украінцы ды іншыя карэнныя насельнікі Беларусі) — тады зменіцца і наваколле, схлыне ноч, знікне пагарда да нас сяброў і ворагаў. Скінуць сацыяльную апатыю і нацыянальна-духоўную летаргію — васьць да чаго, на маю думку, скіраваны рамана Ю. Станкевіча "Любіць ноч..."

ЛЁСЫ



Фота Аляксандра ХІТРОВА, БЕЛТА

На месцы подзвігу, у вёсцы Чырвоная Слабада Дубровенскага раёна, адбылося перапахаванне праху Героя Савецкага Саюза Уладзіміра Сапрыкіна. Больш за 35 гадоў лічылася, што капітан Савецкай Арміі, камандзір батальёна Уладзімір Сапрыкін загінуў у няроўнай баі з нямецка-фашысцкімі захопнікамі і пахаваны ля вёскі Чырвоная Слабада Дубровенскага Саюза. Але Уладзімір Аляксеевіч не загінуў у тым баі, а быў цяжка паранены і трапіў у палон, прайшоў праз многія фашысцкія турмы і канцлагеры. Вясной 1945 года быў вызвалены войскамі саюзнікаў. Далей яго "адысея" працягвалася за акіянам, у Канадзе. Працаваў грузчыкам, шафёрам, інжынерам, марыў аб вяртанні на Радзіму.

А на Радзіме нарадзіліся ўсемагчымыя версіі. У выніку ў 1977 годзе Сапрыкін быў пазбаўлены звання Героя Савецкага Саюза, якога ўдастоіўся ў 1944 годзе за здзейшчаны подзвіг ля Чырвонай Слабоды. Высокае званне вярнулі яму... толькі ў 1991 годзе. Але сам Уладзімір Аляксеевіч не дачакаўся гэтай радаснай падзеі. Яго не стала 24 красавіка 1990 года, і пахаваны ён быў у чужой краіне.

Дзякуючы намаганням яго землякоў з Ліпецкай вобласці і садзейнічанню ўлад Беларусі, капсулу з прахам Героя з Канады даставілі ў Мінск, а затым у Дуброўна, дзе і адбылося перапахаванне праху Уладзіміра Сапрыкіна ў брацкую магілу.

"Божжа, благаславі Амерыку". Урад Францыі ўзнагародзіў амерыканскага кампазітара ордэнам Ганаровага легіяна.

У 1977 годзе І. Берлін быў узнагароджаны прэзідэнцкім медалём Свабоды.

Да свайго стогадовага юбілею Ірвінг Берлін стварыў паўтары тысячы песень, напісаў музыку да 19 тэатральных паставак і 15 фільмаў.

Патрыярх амерыканскай музыкі Ірвінг Берлін памёр у Нью-Йорку 22 верасня 1989 года. Яму ішоў 102-гі год.

ПРЫЗНАННЕ мільёнаў амаўтараў музыкі атрымала дзейнасць арыгінальнага і непаўторнага амерыканскага кампазітара і піяніста Луіса Грунберга (1884—1964). Гэты вялікі музыкант нарадзіўся ў беларускім горадзе Брэсце (Брэст-Літоўску). Асноўныя творы Грунберга — гэта Джаз-сюіта, тры сімфоніі (Першая, 1919; Другая, 1942; Пятая, 1948), Амерыканская сюіта, сімфанічная пазма "Узгорак мараў", Танцавальная рапсодыя для скрыпкі з аркестрам, Другі канцэрт для фартэпіяна, Канцэрт для скрыпкі. Усеагульнае прызнанне атрымалі яго оперы: "Імператар Джон", "Каралева Алена" і інш. Мільёнам амерыканцаў даспадобы мiстэрый Грунберга "Цуд Фландрыі", яго музыка да

тэатральных спектакляў і мастацкіх фільмаў.

Вядомы амерыканскі імпрэсарыю Макс Рабінаў нарадзіўся ў беларускім горадзе Магілёве ў 1879 годзе. Пасля прыезду ў ЗША ў 1892 годзе ён вучыўся ва ўніверсітэце штата Ілінойс. Неўзабаве Рабінаў стварыў арганізацыю, якая аб'ядноўвала ўсе польскія газеты, што выходзілі ў краіне (а іх было дваццаць адна), і два гады быў яе прэзідэнтам. У 1907 годзе ён заняўся арганізацыяй канцэртаў для шырокіх слаёў насельніцтва. М. Рабінаў першым у ЗША ўвёў няздзелныя канцэрты. У тым жа годзе ён заснаваў Чыкагскі філарманічны аркестр і запрашаў для выступлення ў ім сусветна вядомых музыкантаў, многія з якіх упершыню гастраліравалі ў ЗША. Менавіта Макс Рабінаў пазнаёміў амерыканскую публіку з рускім балетам, Украінскім народным хорам, імператарскім аркестрам балалаечнікаў. Менавіта наш зямляк арганізаваў у ЗША выставы работ Л. Баўста, М. Дабужынскага, К. Каровіна і іншых вядомых рускіх мастакоў. У 1922 годзе М. Рабінаў арганізаваў і ўзначаліў Амерыканскі інстытут оперы і прыкладнага мастацтва.

Макс Рабінаў быў не толькі вя-

лікім імпрэсарыю, але і таленавітым эканамістам, аўтарытэтным экспертам па эканамічных пытаннях. У 1917 годзе ён — эксперт па справах Расіі пры амерыканскім урадзе ў Вашынгтоне. У 1919—1921 гадах Рабінаў знаходзіўся ў Парыжы, быў эканамічным саветнікам урадаў Эстоніі, Грузіі, Азербайджана, Украіны.

МНОГІЯ беларускія яўрэі сталі ў ЗША бліскучымі пісьменнікамі, публіцыстамі, крытыкамі, выдаўцамі. Сусветную вядомасць атрымалі творы ўраджэнца мястэчка Узляны Ігуменскага павята Мінскай губерні, амерыканскага пісьменніка Юджына Лайанса "Жыццё і смерць Сака і Ванцэці" (1927), "Маскоўская карусель" (1936), "Заданне ва Утопіі" (1937), "Сталін — цар уся Русі" (1940), "Нашы сакрэты саюзнікі: Людзі Расіі" (1953). Будучы пісьменнік прыбыў у ЗША ў дзесяцігадовым узросце. Ю. Лайанс вучыўся ў Калумбійскім універсітэце, працаваў рэпарцёрам, вольным журналістам у Францыі і Італіі, рэдактарам у ілюстраваным выданні "Советская Россия", бюро ТАСС. У 1928—1934 гадах ён з'яўляўся карэспандэнтам Юнайтэд Прэс у Маскве. Ю. Лайанс працаваў у выдавецтве

"Амерыканскі Меркуры" (1939—1944 гады) і "Рыдэр Дэйджэст" (з 1945 года).

Асобая старонка біяграфіі пісьменніка — яго дзейнасць у 1951—1952 гадах. У гэты час Ю. Лайанс быў старшынёй Амерыканскага камітэта вызвалення ад бальшавізму.

Тут, у ЗША, жыў і тварыў класік яўрэйскай літаратуры магіляўчанін Давід Пінскі (1872—1959). Хаця яго літаратурная дзейнасць пачалася ў Вене і Варшаве, росквіт творчасці Пінскага прыпадае на нью-йоркскі перыяд яго жыцця (1899—1949). Менавіта тут адзін з самых таленавітых яўрэйскіх драматургаў ствараў драмы "Маці", "Шчасце забытыя", "Янкель-каваль", "Вечны жыд", "Скарб", "Габры і жанчыны". У 1906—1907 гадах у Нью-Йорку выйшаў двухтомнік прозы Д. Пінскага. Шырокую вядомасць атрымалі п'еса драматурга "Давід і яго жонкі" і іншыя творы на біблейскія тэмы, яго рамана "Разарваны чалавек". Давід Пінскі быў адным з заснавальнікаў Сусветнага культурнага кангрэса ў Нью-Йорку ў 1948 годзе, з'яўляўся першым прэзідэнтам яўрэйскага ПЕН-клуба.

(Працяг будзе).

АНШЛАГ

ВЯЛІКІ ПОСПЕХ
«МАЛЕНЬКАГА ЛОРДА...»

Пастаянны аншлагі ў зале Тэатра юнага глядача ў час спектакля "Маленькі лорд Фаўнтлярый" — яскравае сведчанне таго, што гэты спектакль адпрацаваў першы тэатральны сезон на "выдатна". Заўважым, доўжыцца ён амаль тры гады, а паказваюцца на сцэне не якія-небудзь ашаламляльныя прыгоды іншапланецян ці, горш за тое, якія-небудзь "крутыя" жахі — на сцэне ТЮГа спакваля прыгожа разгортваецца кранальны суд: чулы, высакародны хлапчук свайго шчырасцю і любоўю паступова перавыхоўвае даволі ўпартага, нават жорсткага чалавека, свайго дзядулю, які ва ўсім расчараваўся і, па сутнасці, страціў смак жыцця. П'есу паводле аднайменнай аповесці амерыканскай пісьменніцы Фрэнсіс Бернет напісаў Мікіта Воранаў. Пераказаў яе па-беларуску паэт Артур Вольскі. Твору даў сцэнічнае жыццё рэжысёр-пастаноўшчык Андрэй Андросік, яму дапамагаў рэжысёр Мікалай Хадзько.

Густ рэжысёра-пастаноўшчыка А. Андросіка не падвёў, калі ён задумаў даць сцэнічнае жыццё аповесці, якую дзедці, на жаль, не зачытаваюць хоць бы таму, што яна не забавляльная, не прыгоднікая, а сур'ёзная, бо змагаецца за справядлівасць, за чалавечнасць, за дабро.

Цалкам апраўдаў сябе смелы крок Андрэя Андросіка — запрасіць на ролю маленькага лорда школьнікаў Мікіту Гузоўскага і Дзясніа Ліпніцкага. Хто шукае, той знаходзіць! Таленавітых хлопчыкаў ён знайшоў дзякуючы тэлевізійнай дзіцячай студыі Тацяны Кіракозавай і курсу дзіцячых капектываў, які праходзіў у Мінску.

"Спектакль ствараўся з разлікам на тое, што яго будуць глядзець дзеці разам з дарослымі, найлепш — з бацькамі, — тлумачаць яго стваральнікі. — Сёння гэта адзін з асноўных творчых накірункаў тэатра".

Трэба дадаць, што Андрэй Андросік, як ніхто іншы, зразумеў: у грамадстве так нестасе ўвагі і любові з боку бацькоў да дзяцей і іх здружыць можа і павінна высакароднае мастацтва. Менавіта з яго прыходам тэатр юнага глядача ператвараецца з тэатра лёгкай забавы ў сапраўдны НАЦЫЯНАЛЬНЫ дзіцячы тэатр. Дык скажам яму: дзякуй, цудоўны творца. Новых поспехаў!

Васіль ЗАПАВОЛЕНЫ.

ЗАХАВАЙ ТРАДЫЦЫЮ



Іна КАЗЛОВА на свяце.



У ноч на Івана-Купалу ў гарадскім пасёлку Руба, што пад Віцебскам, прайшло фальклорнае свята «Купальская ноч».

І ЗНОЎ КУПАЛЛЕ...

Адным з найбольш яркіх і паэтычных абрадаў у беларускай культуры было свята Купалле, якое спрадвеку адзначалася ў самую кароткую летнюю ноч — з 23 на 24 чэрвеня. З прыняццем хрысціянства і збліжэннем гэтага язычніцкага свята са святам у гонар Івана Хрысціцеля дата яго правядзення была перанесена праваслаўнымі на ноч з 6 на 7 ліпеня.

Беларускае Купалле прайшло праз многія стагоддзі (упершыню яго ўпамінаецца ў летапісах 1175 года), у нечым змянялася і ў рэшце рэшт сфарміравалася ў складаную і вельмі прыгожую сістэму абрадавых дзеянняў, варажбы, павер'яў, песень і паданняў. У аснове ўсёй купальскай абраднасці ляжыць пакланенне нашых продкаў сонцу (агню), вадзе і расліннасці.

Святкаванне Купалля звычайна адбывалася на традыцыйным рытуальным месцы, дзе вясцоўцы заўсёды адзначалі найбольш значныя падзеі. Падрыхтоўка да свята вялася на працягу ўсяго дня. Хлопцы збіралі для свяшчэннага вогнішча розную старызну — паламаныя колы, зношаныя папці, адзенне, галінкі «маю» ці нават цэлыя засохлыя вярзкі, захаваныя яшчэ ад Сёмухі.

Дзяўчаты і жанчыны ў гэты час адпраўляліся збіраць купальскія травы і кветкі, лекавыя расліны. Імі пасля асвячэння ў царкве лячылі на працягу года членаў сям'і і жывёлу. Маладыя дзяўчаты збіралі «прываротнае зелье» — расліны, што валодалі магічнай сілай, з дапамогай якіх можна прываражыць да сябе жаніха. Такія рытуальныя купальскія расліны — купалкі, папараць, канюшына, ліпнік, ружа. Гэтыя кветкі дзяўчаты

ўпляталі ў вянок, аздаблялі імі валасы, вопратку.

Пачатак свята меў пэўны адметны рыс ў розных мясцовасцях. Найчасцей святкаванне распачыналася, калі моладзь збіралася гуртам і кіравалася на выбранае месца. Гэта магло быць узбярэжжа ракі ці возера, які-небудзь пагорак, невялікая паляна ці проста ўскраіна гаю.

Свята пачыналася з распальвання вогнішча, у сярэдзіну якога ўстаўлялася шостка з драўляным абсмаленным колам і прывязаным да яго жытнёвым снапом... Дарэчы, у некаторых мясцінах яшчэ да апошняга часу «жывы» агонь здабывалі не з дапамогай запалак, а так, як гэта рабілі нашы прапашчыры, — доўга і цяжка церлі адну аб адну драўляныя палачкі...

Пасля распальвання агню дзяўчаты смажылі яечню і ладзілі сумесную вярчу. І пачыналіся бясконцы гульні і карагоды.

Як толькі спадала полымя агню, хлопцы і дзяўчаты скакалі праз вогнішча. Акрамя таго, на Купалле абавязкова ўмываліся ранішняй расою, купаліся, качаліся па расе ў жыцце: лічылася, што вада ў гэтую ноч валодае гаючай, жыватворнай сілай, робіць людзей прыгожымі.

Купальскае свята багатае на паданні і легенды. Так, нашы продкі верылі, што ў гэтую ноч рэкі свеціцца незвычайным святлом, а дрэвы і травы размаўляюць паміж сабой і нават могуць пераходзіць з месца на месца.

Вельмі прыгожая беларуская легенда звязана з кветкай папараці, якая

расцівае толькі адзін раз у год — менавіта ў купальскую ноч. Але шлях да яе перагароджваюць ведзьмакі і нячыстая сіла, якія прывяць у гэтую ноч свой шабас. Папараць-кветкі бесперашкодна збірае толькі Купальскі дзядок. Калі сустрэцца з ім і разаслаць перад ім белы абрус, то ён кіне на яго адну кветку. Хапай тады хутчэй яе і, разрэзаўшы далонь правай рукі, кладзі пад скуру: адтуль нячысцік не дастане. Шчаслівы ўладальнік цудоўнай кветкі атрымае дар ведаў пра ўсё на свеце і асабліва ведае, дзе якія скарбы ляжаць і як да іх прыступіцца.

Дзяўчаты на Купалле варажылі аб будучым замужжы: пускалі па вадзе вянікі і глядзелі: куды яны папывуць — у той бок дзяўчына пойдзе замуж. Калі ж вянок патоне, гэта правяшчае няшчасце і нават смерць. Амаль па ўсёй Беларусі варажылі на раслінах. Вось як выглядала варажба на трыпутніку: перад тым як пайсці спаць, дзяўчаты ішлі на раздарожжа і, не дакранаючыся рукамі, зубамі зрывалі трыпутнік, прыносілі яго дахаты, клалі пад падушку (пры гэтым нельга было ні з кім размаўляць!). Перад сном казалі рытуальнае заклінанне:

Папутнік — трыпутнік,
Ты стаіш пры дарозе,
Бачыш старога й малаго —
Пакажы мне майго мілага.

Наогул, Купалле — гэта свята маладосці і кахання. Усю ноч вакол купальскага вогнішча гукаюць песні, водзяцца карагоды. Купальская ноч вызначаецца таксама поўным разнявольваннем і свавольствам моладзі: хлопцы загароджвалі дарогі, знімалі дзверы хаты ці частку пята, падпіралі калодай дзверы, каб ніхто не мог выйсці і гэтак далей.

Самая кароткая летняя ноч пралятала непрыкметна. Усе ўдзельнікі свята ішлі сустракаць узыход сонца. Казалі, у гэтую раніцу яно выпывала з-за гарызонту як бы «іграючы», танцуючы. Адзін са старажытных міфаў наступным чынам тлумачыць гэту асаблівасць: «Сонца, што знаходзіцца ў самым росквіце прыгажосці, едзе на пачатку дня да свайго мужа — лета, прычым калясніца запрэжана чарадзейнай тройкай, з-пад якой сыплюцца залацістыя іскры». Тыя ж, хто сустракаў усход сонца каля вады, назіралі, як яно нібыта іграе, нібыта купаецца. Магчыма, ад гэтага і паходзіць назва — Купалле?

Падрыхтавала
Нэлі ПРЫВАЛОВА.



Свята «Купальская ноч».

Уладзімір ЛІПСКІ

МАМА

МАЛІТВА СЫНА

Мама нарадзілася ад Адама і Пелагеі Янушэўскіх.

Людзі гэтыя, як і божыя выгнаннікі Адам і Ева, зараблялі хлеб потам. Арандавалі зямлю ў памешчыка. Пасля ўзбіліся на капейчыну і купілі кавалак зямлі. Мусілі рыхтаваць пасаг дочкам — Аноці, Агаці, Мані, сынам — Міколу, Паўлу, Юзіку. Жылі Янушэўскія ў вёсцы Вялікі Лес, пад Жлобінам.

Адам быў нізкага росту, шчуплаваты. Насіў светлыя вусы. І любіў пакручваць іх, як чытаў газету. Ён ганарыўся, што ўмеў чытаць. Калі пачалі зганяць землеўласнікаў у калгас, калі абагульнялі жывёлу, Адам Янушэўскі выйшаў з газетай на вуліцу, сабраў суседзяў і прачытаў ім: «Калгасы — справа добраахвотная». Ад сябе дадаў: «Тут напісана, па адной карове можна сабе пакінуць. Не бойцеся!»

У хуткім часе Адам Фларыянавіч памёр. А калі пачаліся рэпрэсіі, бацькава чытанне прыгадалі сыну Паўлу. Прыехаў ноччу варанок, адарвалі мужыка ад жонкі-парадзіхі, давезлі да Гомеля і там... расстралялі яго агента буржуазнай Польшчы. Пазней папрасілі ў дзяціў прабачэння. Ды ўсё гэта, як любіў казаць сам Адам, — кату пад хвост.

Найменшы ў сям'і Юзік узначалываў камсамольскую ячэйку. Але яго жыццёвая свечка аказалася вельмі кароткай.

Старэйшы Мікола атабарыўся на бацькоўскім селішчы. Там пражыў жыццё з Дар'яй Трацэўскай. Састарыўся ды ціха і памёр.

У Адамавых дачок — свой лёс. Агата выйшла замуж за Яленскага. І жыла з ім у любасці пад Мінскам, у Сцяпянцы.

Анюта і Маня другі раз павыходзілі замуж у Шоўкавічы, што пад Шацілкамі (цяпер — Светлагорск).

Анюта пражыла 83 гады. І перад смерцю казала мне:

— Маня — мая самая любімая сястра. Каб мы з ёй калі паругаліся? Аніколі! Усё жыццё — разам. Дня не праміналі, каб не сустрэцца, не пагаварыць. Яна была маім самым верным другом у жыцці...

Гэта і ёсць мая Мама — Маня, Марыя Адамаўна.

Божанька здувае з неба апошнія сныжынікі. Яны, рэдкія і дробныя, неахвотна апускаюцца на зямлю. Як бы разумеюць, бачаць, што зямля ўжо чорная, крыху разамлеяла.

Валадаркай на небе ўсё часцей становіцца сонца. Зганяе з сябе халоднае каўтунне хмар. Смялей зазірае ў вочы людзям, абнадзеівае іх: грэшнікі, радуйцеся, Бог дае вам новую вясну.

У прыроду прыходзіць жаданая парагода.

Я вельмі люблю Вясну, як і сваю Маму. Мне заўсёды мроіцца, што Мама — сама Вясна. Яна не помніла свайго дня нараджэння. Казала: «Нарадзілася паміж Благавешчаннем і Сёмухай». А гэта якраз пара абуджэння ў прыродзе.

Некалі святыя анёл абвясціў зямной Дзеве Марыі, што яна стане Божай Маці. Добрая навіна і стала днём Благавешчання. Так і мне ўяўляецца навіна ў сям'і Янушэўскіх, калі з'явілася на Божы свет Марыя — чароўная чалавечая кветачка. Яе дзень нараджэння стаў святам для ўсіх Янушэўскіх, для самой Марыі. А пазней і для мяне, яе сына.

Сёмуха — таксама вялікае свята.

У нашых Шоўкавічах здаўна прызнаны жаданым фэстам, гулянем. Увесь народ вёскі чакае гэтага дня. Вышкрабаюць падлогу, мыюць вокны, ганяюць павукоў, падмятаюць двор. У хату нясуць кляновыя галінкі. Утыкаюць іх каля набажніцы, над дзвярамі, вокнамі, рамкамі з фоткамі.

Мама ва ўсім завадатарка. А калі ўсе стомяцца, лягуць спачываць, яна чаруе яшчэ каля печы. Варыць. Парыць. Смажыць. Плячэ.

Раніцай — усе за наедны, сытны стол.

Прысядзе на лаўку і Мама. Прыгубіць з чарачкі самагонкі. Шчыра ўсміхнецца.

— Ешце, што Бог даў.

І, здаецца, большага шчасця не ведала, калі добры апетыт у свайго Сіцэпы і сваіх дзетак — Клары, Пеці, Любы, Колі, Валодзі ды Ліды з Мішкам і Шурыкам.

Чаму ж не паверыць, што мая Мама Марыя нарадзілася паміж двума божымі святамі — Благавешчаннем і Сёмухай?..

Здаля, з мінулага, чую мамін голас:

— Была свая зямля. От і гаравалі на ёй ад цяжкіх да цяжкіх...

Веру, зямля была для Мамы школай і ўніверсітэтам, вучыцельскай-музыкаўскай.

Веру, зямля навучыла Маму жыць — карову даіць, авечку стрыгчы, гуркі вырошчваць, мазалі зарабляць.

Веру і ў тое, што зямелька — гэта божае тварэнне, вышыня ўзнёслага паletу. Тут працуе на ёй — і паэтычны, і багаты душой.

Прысядзе жніва вады глынуць, а наўкол птушачкі спяваюць, калосе шапаціць, сонейка лашчыць твар.

Уторкне касец касу, каб пот змахнуць, зірне нейкоў — цацаць вока зялёныя пракосы, зялёная барвіна за сенажаціцу. Палюбеўца бацяном, які ідзе следам у чырвоных ботах і, можа, не столькі заклапочаны, каб жабу падлавіць, а каб падахоўціць касца.

Божа, якое суладдзе ў прыродзе!

Пад высокім небам у вёсцы Вялікі Лес расла мая Мама. На ўрадлівым палетку узгадавалася і зацвіла кветкавай прыгажосцю.

Гляжу на фота, на якім надпіс: «20 жніўня 1917 года». На ім увекавечаны вялікапескія дзяўчыны — Анюта, Маня і Вольга. Тры сястры. Тры зямныя ружы, божыя пасланніцы.

Пасярод іх — мая Мама. Ёй — дзевятнаццаць. Яшчэ не замужам. Светлае, доўгае плаццейка, аж да боцкаў, выдае статную фігуру. Белы, вязаны каўнерык. Прыскаса кароткая, з грыўкай-спакушалкай на лобе. Тварык чысты і пяшчотны. Губкі — банцікам. А вочы! Ды гэта ж дзве крынічкі, ад якіх не адарвацца...

Некалі патлумачыла гэты здымак цётка Анюта:

— Мы хадзілі гуляць на фэст у Стрэшын. Там і зняліся. Якраз Благавешчанне было. Мама твая такая танцорка, што з круга не сходзіла. От прыгожая была, як вытанчаная ўся. Шчокагі пунцова, тварык пяшчотны. Багата хто з хлопцаў хацеў браць, а бацькі выдалі за багатага...

(Працяг будзе).